



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

...калектыў газеты «Літаратура і мастацтва» з 75-годдзем выдання

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва» з 75-годдзем з дня выхдаў у свет першага нумара газеты.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сёння газета «Літаратура і мастацтва» адыгрывае важную ролю ў сьвярдзжанні ў грамадстве высокіх маральных ідэалаў, асэнсаванні багатай духоўнай спадчыны беларускага народа, аднасці нашай культуры з культурамі брацкіх славянскіх народаў.

Прэзідэнт пажадаў калектыву рэдакцыі, чытачам газеты здароўя, асабістага шчасця, творчага натхнення, плённай работы на карысць роднай Беларусі.

...кіраўніцтва Кувейта з Нацыянальным днём

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Эміра Дзяржавы Кувейт шэйха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха і наследнага прынца шэйха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха з Нацыянальным днём, які адзначаецца ў Кувейце 25 лютага.

Аляксандр Лукашэнка выказаўся за пашырэнне беларуска-кувейцкага супрацоўніцтва.

...губернатора Арлоўскай вобласці Ягора Строева

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў губернатара Арлоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі Ягора Строева з 70-гадовым юбілеем.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ВА ЎРАДЗЕ

Беларусь у 2007 годзе плануе прыцягнуць да 1 млрд еўра інвестыцый Райффайзен Цэнтральнага Аўстрыя

Як адзначыў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на сустрэчы з членам праўлення Райффайзен Цэнтральнага Аўстрыя Патрыкам-Джонам Саерсам Батлерам, «Райффайзенбанк з Беларуссю звязваюць добрыя адносіны». У 2005 годзе ў краіну быў прыцягнуты дэбютны сіндыкаваны крэдыт Райффайзенбанка. Гэта дало магчымасць эфектыўна працаваць іншым банкам у гэтай сферы.

Патрык-Джон Саерс Батлер выказаў задавальненне работай банка ў Беларусі. Нагадаем, 4,5 года таму Райффайзенбанк купіў пакет акцый Пріорбанк ААТ. «Гэтыя 4,5 года паказваюць, што інвестыцыі ў Беларусь былі даволі ўдачнымі», — адзначыў ён.

Акрамя таго, бакі абмеркавалі магчымасці далейшага супрацоўніцтва не толькі ў частцы прысутнасці капіталу Райффайзенбанка ў Пріорбанку, але і па іншых праектах. У прыватнасці, плануецца выкарыстанне патэнцыялу Райффайзенбанка, яго інстытутаў для прыцягнення прамых замежных інвестыцый у краіну за кошт сродкаў замежных банкаў, фондаў, у тым ліку шляхам выкарыстання розных інструментаў.

Людміла САЦ, БЕЛТА.

ЗНАЙЦЫ АЗЁРНЫХ ГЛЫБІНЬ



Рыбалавецкая брыгада Браслаўскага рыбгаса на зімняй лоўлі

РОЗГАЛАС

ЛЮЎЛА ШЧУПАКА — ПАД ЗАБОРАНОЙ

Згодна з Правіламі вядзення рыбалоўняў гаспадаркі і рыбалоўства, у рыбалоўных угоддзях краіны з 1 па 31 сакавіка ўстаўляецца забарона на лоўлю звычайнага шчупака.

Як удакладнілі рэдакцыі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, сёлетняе змяненне тэрміну забароны ў сувязі з умовамі надвор'я не плануецца. Варта таксама нагадаць, што забарона на лоўлю шчупака падчас яго веснавога нерасту распаўсюджваецца і на тыя рыбалоўныя ўгоддзі, у якіх у сувязі з праведзеным зарыбленнем аматарскае рыбалоўства звычайнага шчупака, у адпаведнасці з леташняй пастановай Міністэрства, было забаронена да 28 лютага 2007 года. Гэта вядзецца ў Локтышскай і Ганцавіцкім раёнах, азёры Чэрнаўскае і Малое Чэрнава ў Гародзкім раёне, возера Ворань у Лепельскім і вадасховішча Краснаслабодскае ў Капыльскім і Клецкім раёнах. Пасля заканчэння адной забароны ў сілу ўступае другая — месечная, што распаўсюджваецца на ўсе ўгоддзі краіны.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЛЮДЗЕЙ ЭВАКУІРАВАЛІ ПРАЗ ВОКНЫ...

У мінулыя выхадныя выратавальнікам прыйшлося выязджаць на ліквідацыю двух буйных пажараў у Віцебскай вобласці.

Як паведаміла карэспандэнту «Звязда» прэс-сакратар Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС Марына ФАНО, у суботу каля паловы дванацатай дня ў Лёзна ў пакоі аднаго з блокаў інтэрната «Райгасрас-віс» у выніку дзіцячага свавольства пачалося ўзгаранне: дзятчынка, якой тры з паловай годзік, запаліла паперу на падлозе, потым агонь перакінулася на шубу... Супрацоўнікам МНС, якія прыбылі на месца здарэння, прыйшлося эвакуіраваць з будынка 50 чалавек. А вось у Новалужыцкім раёне ў нядзелю а палове другой ночы з-за кароткага замыкання электраправоду ў пакоі аднаго з інтэрнатаў некаторых жылцоў давялося выратаваць нават праз вокны. Такім чынам агняборцы эвакуіравалі 15 чалавек, у тым ліку 10 дзяцей, а яшчэ 35 жылцоў спусцілі ўніз па лесвічнай клетцы. Урачы «хуткай дапамогі», якая прыбыла на месца здарэння, аказалі пацярпелым медыцынскаму дапамогу на месцы, а 6 чалавек былі накіраваны ў бальніцу на дадатковае абследаванне.

Ігар ГРЫШЫН.

ПЕРШЫ ДЗЕНЬ ВЯСНЫ — З АДЛІГАЙ

Як паведаміла галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідромэтанэацэнтру Вольга ФЯДОТАВА, у Віцебскай і Магілёўскай абласцях, а таксама на паўночным усходзе Мінскай вобласці снег будзе моцны. Месцамі чакаюцца завіруха і слабая галалёдзіца. Тэмпература паветра — ад мінус 4 градусаў да плюс 2 градусаў.

28 лютага чакаецца снег і мокры снег, які па захадзе Беларусі пераходзіць у дождж. Месцамі будзе туман і слабая галалёдзіца. Ноччу чакаецца слабамарознае надвор'е — мінус 1—7 градусаў. Днём тэмпература паветра будзе ад 3 градусаў морозу да 3 градусаў цяпла.

Першы дзень календарнай вясны ў Беларусі прыйдзе з адлігай. Будзе воблачна, часам чакаюцца апады ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Магчымы туманы і слабы галалёд. Ноччу будзе каля нуля, днём — ад нуля да 5 градусаў цяпла.

БЕЛТА.

ПРЫВАТНЫ ПСІХАТРОПНЫ РЭЗЕРВ

Двое медработнікаў у пагонах стварылі падпольны склад псіхатропных рэчываў і трапілі за кратаў.

Як паведамілі «Звязда» ў прэс-групе ўпраўлення ваеннай контрразведкі КДБ Беларусі, у адной з вайсковых часцей Барысускага гарнізона на працягу некалькіх гадоў старшы прапаршчык медслужбы незаконна сіпілава і захоўвала псіхатропныя прэпараты. Начальнік медыцынскай службы не толькі глядзеў на гэта скрозь пальцы, але і сам унёс у гісторыю хваробы чацяўрабы высокаўскаў фіктыўныя звесткі аб прызначэнні псіхатропага рэпартара «Феназепам». Следства таксама было ўстаноўлена, што старшы прапаршчык не проста стварыла прыватны псіхатропны рэзерв, але і дзялілася запасамі са сваёй знаёмай. Улічваючы, што памянёныя рэчывы аказваюць вельмі негатыўнае ўздзеянне на псіхіку чалавека, нягледзячы на забарону, якую небяспечу таіў падпольны склад.

Барысускі мігрантзонаны ваенны суд, дарчы, прышоў да высновы, што стваральнік прыватнага псіхатропага рэзерву здзейсніў цяжкія злачынствы. Таму і прыгаворы былі даволі суровыя: старшы прапаршчык асуджана да 8 гадоў пазбаўлення волі, а яе начальнік — да 4 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Абодва пазбаўлены вайсковых званняў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

«Прамая лінія» РАБОТА.

Канфліктныя сітуацыі на рабоце, рэжым работы, прадастаўленне водпуску, кантракты, камандзіроўкі, дадаткова працоўнага гарантыі для інвалідаў, моладзі і сем'яў з дзецьмі, а таксама магчымыя варыянты вырашэння «жыллёвага пытання» — аб усім гэтым і іншым мы прапануем вам пагутарыць з загадчыкам юрыдычнай кансультацыі галоўнага прававога ўпраўлення Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімірам Іванавічам ШЭЛКО-ВІЧАМ і намеснікам загадчыка юрыдычнай кансультацыі ФІБ Васілём Мікалаевічам КОРСУКАМ.

Увага! Згодна з папярэдняй дамоўленасцю, «прамая лінія» пройдзе 5 сакавіка з 11 да 12 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах: (8-017) 292-38-21 і 292-38-92. Нумар для папярэдняга пытання — (8-017) 287-17-57.

УП «МІНСКІЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)

проводит открытый аукцион по продаже имущества обращенного в доход государства — гамбургерной (инв. № 02392) РУП «Завод Электроника», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Корженевского, 14, общей площадью 730,7 кв. м. Выяснение на имущество обращено определением хозяйственного суда г. Минска от 11.09.2006. Начальная цена составляет 786 539 880 рублей. Задаток в размере 4000000 рублей перечисляется на расчетный счет № 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Мінскай вобласці, код 153001331, УНП 190398583. Договор купли-продажи между продавцом и покупателем заключается в течение 15 календарных дней с даты проведения аукциона. Оплата объекта осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Аукцион состоится 07 марта 2007 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 06 марта 2007 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 02.02.2007.

ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!		
ІДЗЕ ПАПІСКА НА ІІ КВАРТАЛ 2007 ГОДА		
для індывідуальных падпісчыкаў	63850	7700 рублёў на месяц 23100 рублёў на квартал
для ветэранаў вав і пенсіянераў	63145	7450 рублёў на месяц 22350 рублёў на квартал
для вядомасных падпісчыкаў	63858	11000 рублёў на месяц 33000 рублёў на квартал
ВЕДАМАСНАЯ ПАПІСКА ДЛЯ УСТАНОВ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я	63239	10020 рублёў на месяц 30060 рублёў на квартал
	63850	6970 рублёў на месяц 20910 рублёў на квартал
ПАДПІСКА «ДА ЗАПАТРАВАННЯ» ПРАЗ «МІНГАСАЮЗДРУК»	63145	6350 рублёў на месяц 19050 рублёў на квартал
	63858	7043 рублі на месяц 21129 рублёў на квартал

Аляксандр КОСІНЕЦ: «Адукацыя не на ўсё жыццё, а праз усё жыццё»

Шляхі развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі, праблемы падрыхтоўкі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі для рэалізацыі інавацыйнай палітыкі дзяржавы, інавацыйны механізм развіцця беларускай эканомікі — вось дэлёма не поўны пералік пытанняў і праблем, якія ўзніклі ў ходзе рэспубліканскага семінара-нарады «Інавацыйная адукацыя — стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь», які прайшоў учора на базе Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

Як адзначыў у сваім выступленні на нарадзе намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандр Косінец, эканамічны шлях развіцця эканомікі дзясумі нявязаны (успех 2—3 працэнтаў) прырост эканамічнага патэнцыялу, у той час як інавацыйнае раз-

віццё ў 50 разоў паліпае якасць жыцця і дабрабыт насельніцтва. Раней сутнасць адукацыі заключалася ў механічнай перадачы вучням гатовай сумы ведаў, падкрэслі віцэ-прэм'ер. А сёння вучань павінен сам здабываць для сабе патрэбныя веды. У адукацыйным працэсе павінен прысутнічаць доследны аспект. Адрозненне інавацыйнай адукацыі ад падтрымліваючай заключаецца ў яе міждyscyплінарным падыходзе. Мы павінны рытываць спецыялістаў, якія валодаюць эканамічнымі ведамі для распрацоўкі і ўкаранення ў практыку бізнес-адміністрацыяў, спецыялістаў, здольных без праблем адаптавацца да зменных патрэб рынку працы і тэхналогій. Сёння лёс будучых спецыялістаў адсочваецца толькі да моманту атрымання апошняга дыплама аб заканчэнні ВНУ. Лічыцца, што далей іх «шліфоўкай» займецца жыццё. Але

гэту практыку трэба выкарыстаць. Ведаў, атрыманых у ВНУ, на ўсё жыццё не хопіць. Таму трэба кіравацца дэвізам «Адукацыя — не на ўсё жыццё, а праз усё жыццё». Асноўная стайка павінна рабіцца на безупыну адукацыю. На развіццё навукова-даследчай дзейнасці ў нашай краіне вядзюцца каласальныя сродкі, але 70—80 працэнтаў усіх новых ідэй не знаходзяць увасаблення ў жыццё. «Давайце прааналізуем, чаму? Бо кожны выдаткаваны дзяржавай рубель павінен працаваць на яе эканоміку», — заклікаў рэктару ВНУ, які прысутнічаў на нарадзе, Аляксандр Косінец.

Агучыў віцэ-прэм'ер таксама і наступныя лічыні, якія заслужваюць самай пільнай увагі. На сёння ў беларускіх вышэйшых навуковых установах працуюць 1279 дактароў навуц і 7842 кандыдаты на-

вуц. Пераважная большасць з іх маюць перададзеныя і пенсійны ўзрост. Узрост больш за 65 гадоў маюць 449 дактароў і 1194 кандыдаты навуц. Узрост ад 60 да 65 гадоў — 211 дактароў і 864 кандыдаты, ад 50 да 59 гадоў — 445 дактароў і 2238 кандыдаты. Затое ва ўзросце да 29 гадоў няма ні аднаго доктара навуц і толькі 293 кандыдаты. Ва ўзроставай групе ад 30 да 39 гадоў — 13 дактароў і 1520 кандыдатаў, ад 40 да 49 гадоў — 161 доктар і 1733 кандыдаты. Абсалютна вядомыя кадравыя правалы ў беларускай навуцы, з якімі мы сутыкаемся ў самым бліжэйшым будучыні. Плюс на першы план выходзіць праблема амаладжэння навуковых кадраў, тым больш што асноўныя генератарамі новых ідэй станоўцца менавіта маладыя людзі з нестандартным мысленнем.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ПРЫВАТНЫ ЗМЕНШАЦЬ ЗАЛЕЖНАСЦЬ АД РАСІЙСКИХ ЭНЕРГАНОСЫБАЎ

Прыбалтыйскія краіны і Польшча дамовіліся пабудоваць да 2015 года ў Літве атамную станцыю, каб зменшыць энергетычную залежнасць ад Расіі. Як паведамляецца, канчатковае пагадненне аб будаўніцтве будзе падпісана ў сярэдзіне 2008 года. Польшча пакуль афіцыйна не далучылася да праекта.

Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус заявіў, што ў планах дзяржава — пабудоваць некалькі адукацыйных рэактараў. Доля Літвы ў праекце складае 34 працэнтаў. Акрамя таго Літва паспрабуе прыцягнуць да будаўніцтва Швецыю і Чэхію. Новую атамную станцыю мяркуюцца пабудоваць каля ўжо існуючай Ігналінскай, якая на 70 працэнтаў забяспечвае краіну энергіяй. Магутнасць новай станцыі складець 3,2 гігават, а кошт — каля 5—6 мільярдэў еўра.

АРАБСКІЯ КРАІНЫ НЕ ПАДТРЫМАЮЦЬ ЗША І ІЗРАЎЛЬ У ВЫПАДКУ ВАЕННАГА КОНФЛІКТУ З ІРАНАМ

НАТО звярнуўся да Турцыі з просьбай адкрыць яе паветраную прастору, а таксама сухопутныя межы з Іранам у выпадку правядзення ваеннай аперацыі супраць Ісламскай Рэспублікі. Пакуль невядома, які адказ дасць Турцыя, што ўваходзіць у склад Альянса ўжо больш за 50 гадоў.

Эксперты адзначаюць, што Турцыя наўрад ці падтрымае НАТО і Вашынгтон, калі ён прыме рашэнне нанесці удар па Ірану для знішчэння яго стратэгічных аб'ектаў, у тым ліку адукацыйных. У апошні час адносіны паміж Турцыяй і Іранам развіваюцца паспяхова. Нагадаем, што ў 2003 годзе цяперашні ўрад Турцыі адмовіўся ўдзельнічаць у іракскай кампаніі, назваўшы яе нічым не апраўданай авантурай.

Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў заявіў у панядзелак, што арабскія краіны не дазволіць Ізраілю выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нанесення ўдару па Ірану ў выпадку прыняцця Злучанымі Штатамі рашэння аб правядзенні ваеннай аперацыі. Гэта заява была зроблена ў сувязі з публікацыяй у ізраільскай газеце Ha'aretz, дзе гаварылася, што Катар, Аман і Аб'яднаныя арабскія Эміраты далі згоду на выкарыстанне сваёй паветранай прасторы Ізраільскай ВПС. Генеральны сакратар ЛАГ паверэдзіў, што лідары гэтых дзяржаў у тэлефоннай размове з ім абавязалі гэтую інфармацыю.

У той жа час Пентагон і Ізраіль абвясцілі аб паведамленні СМІ аб тым, што рытуэцкі удар па Ірану. Нягледзячы на гэтыя заявы, напружанасць у зоне Персідскага заліва расце.

ВЫСТАВА ПАЛІГРАФІЧНАЙ ГАЛІНЫ

Паліграфічную прадукцыю ў Беларусі сёння выпускаюць 8 прадпрыемстваў рэспубліканскага падпарадкавання і прыкладна 40 прадпрыемстваў камунальнай уласнасці па абласцях. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра інфармацыі Ігар Лапцёнак на прэс-канферэнцыі, прысвечанай адкрыццю 27 лютага VIII Рэспубліканскай выставы-кірмашу «Паліграфія і папярова-чыстая тавара Рэспублікі Беларусь».

Адначасова з выставай-кірмашом «Паліграфія і папярова-чыстая тавара Рэспублікі Беларусь» будзе праходзіць выстава «COM-BIT-2007». На ёй будзе прадстаўлена дадрукарская, паслядрукарская абсталяванне.

Падчас правядзення выставы адбудзецца цырымонія ўзнагароджання пераможцаў і лаўрэатаў І Рэспубліканскага конкурсу паліграфічнага майстэрства «Паліграф-Арт». Ён праводзіцца Міністэрствам інфармацыі сумесна з ЗАТ «Тэхніка і камунікацыі» з мэтай стымулявання развіцця друкарскай справы ў краіне.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

РАСІЙСКИ РУХ ЗЫРАЕЦЦА ВЫЛУЧЫЦЬ НА ПАСАДУ ПРЭЗІДЭНТА РФ АЛЯКСАНДРА ЛУКАШЭНКУ

У Расіі створаны рух, які мае намер вылучыць на пасадку прэзідэнта РФ у 2008 годзе кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнка. Паводле заявы старшын аргкамітэта руху «Лукашэнка-2008» Аляксея Каньуртына, арганізацыя была створана «каб паказаць людзям альтэрнатыўныя варыянты развіцця краіны». Паводле яго слоў, рускі народ «мае права на сапраўдны выбар, а не яго ілюзію».

Пры гэтым Каньурын адзначыў, што з самім Прэзідэнтам Лукашэнкам сваё імя не ўгаднучы. «Калі чалавек дакладна ведае, што попыт ёсць, прапанова — справа часу і палітыкі, а Лукашэнка — паспяхова палітык, такі шанцаў не ўпуськаць», — лічыць арганізатар руху. Ён таксама назваў «тэхнічным пытаннем» палажэнне Канстытуцыі РФ аб грамадзянстве расійскага прэзідэнта. «Калі запрашаюць спецыяліста, тым больш такога высокага ўзроўню, то грамадзянства, — пытанне тэхнічнае, якое вырашаецца паміж справамі... Не дай яму да выбараў грамадзянства, дык народ і правакацыя можа ўгледзецца. Як саюзную дзяржаву будоваць у такіх умовах? Атрымае, не сумяваяцца», — адзначыў Каньурын.



Гаворачы аб спонсарах свайго руху, Каньурын адзначыў, што «з улічэннем можна сказаць, што ні маскоўскае марыні, ні «Газпром», ні РАТ «АЭС» нашымі спонсарамі не будуць. Прынамсі, да змены іх кіраўніцтва».

Рух «Лукашэнка-2008» ужо абзавёўся ўласным сайтам у Інтэрнэце, які карыстаецца неаблігам попытам: у першы ж дзень існавання яго наведвалі больш за 1100 чалавек. Падобнага рэсурсу пакуль няма нават у найбольш верагодных кандыдатаў у пераёмкі Уладзіміра Пуціна — першых віцэ-прэм'ераў урада РФ Дзмітрыя Мядзведзева і Сяргея Іванова.

Дамрачова — новы лідар

Чэмпіянат Еўропы ў Балгарыі аказаўся для нашых біятлістаў з залатым адлігам. На вышэйшым прыступку п'едэсталу ўзняліся жаночая зборная (Надзея Скардзіно, Вольга Кудрашова, Людміла Анянча, Дар'я Дамрачова) у эстафеце — 4х6 км; Вольга Кудрашова — у гонцы праследвання (10 км) і Дар'я Дамрачова — у спрынце (7,5 км), дзе бронзу таксама здабыла тая ж Кудрашова. Людміла Анянча заваявала срэбраны медаль у індывідуальнай гонцы (15 км). Мужчынская каманда (Сяргей Новіцаў, Аляксандр Сыман, Рустам Валуцін, Уладзімір Міклашэўскі) фінішавала трэцяй у эстафеце 4х7,5 км. Распалучаць такі ўзлёт беларускіх стралючых лыжнікаў пасля чэмпіянату свету ў Італіі, дзе наогул не ўдалося трапіць у прызыры, не тое што ў пераможцы, згадаўшы генеральна сакратар беларускай федэрацыі біятлона Аляксандр БЯЛЯЕЎ:

— Для нашых спартсменаў чэмпіянаты Еўропы і свету — галоўныя старты сезона, а этапы Кубка свету хутчэй носяць падрыхтоўчы характар, таму на еўрапейскім першынстве-

здабывалі маладыя, у прыватнасці Дар'я Дамрачова і Уладзімір Міклашэўскі, а больш вопытныя, глядзячы на іх, таксама займаліся аб сабе. Напрыклад, Людміла Анянча, адзіная прадстаўніца беларускай жаночай каманды алімпійскага ўзору (раней у аэстафетным кварцеце былі Анянча, Іванова, Назарова і Зубрылава), упершыню стала прызырарам у індывідуальнай спарціўніцтвах сярод дарослых спартсменаў, што не можа не радаваць. На мой погляд, ужо зараз можна сказаць, што ў абноўленай жаночай камандзе з'явіўся новы лідар — гэта Дар'я Дамрачова: яна хоча яшчэ і юніёрскага ўзросту, толькі выходзіць на дарослыя шляхі, але мае сапраўдны буйдоўскі характар. На жаль, у мужчынскай сітуацыя не настолькі прыемная. Аднак змагалі-такі заваяваць «бронзу» ў эстафеце.

Ірына ПРЫМАК.

ISSN 1990-763X	
КУРСЫ ВАЛЮТ	
Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 27.02.2007 г. (Бел бінаўрыя)	
1 долар ЗША	2 142,00
1 еўра	2 620,05
1 лівійскі ляр	3 997,39
1 літоўскі літ	816,81
1 чэшская крона	99,35
1 польскі злоты	724,65
1 расійскі рубель	81,84
1 украінская грыўна	424,41

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ	
Цэнтрбанк РФ	26 173,00
10 UAH	51 705,90
1000 BYR	12 181,13
EUR	34 490,80
Курс у гандлёвых кампаніях (на 26.02.2007 г.)	
USD	2210 / 2320

ПРЫВАТНЫЯ АГАНІЗАЦЫІ	
Агенства Уладзіміра Граўцова	
Падтрымаць на месцы «Гэтыя Буратны»	
На 2007 год у Беларусі і краінах сусвету	

Вясельная броня

Каб зарэгістраваць шлюб у гэтым годзе, маладажоны папярэдне запісваюцца — ужо на кастрычнік (!).

Як расказала начальнік аддзела ЗАГС адміністрацыі Першамайскага раёна Станіслава Макаравіч, асаблівай папулярнасцю карыстаецца запіс на рэгістрацыю праз Інтэрнет.

Вольга ДАЛЕНКА, «Мінск—Навіны».

ОАО «МОСТОТРИД № 88»
ізвешчае сваіх акцыйнераў аб правядзенні 30 марта 2007 г. очередного общего собрания акционеров.

СПАРТСМЕНЫ — ДЗЕЦЯМ
У мінулы год надзелі ўпершыню ў аграгарадку Ноўка, што ў Віцебскай вобласці, прайшла рэспубліканская дабрачынная акцыя «Спартсмены — дзецям».

Дыскусійная трыбуна ЦЭНАВЫ ЦЯЖАР

Два месяцы эканоміка Беларусі працуе пры новых цэнах на расійскі газ. Больш за месяц таму было падпісана пагадненне аб новых умовах пастаўкі ў рэспубліку нафты.



Анатоль ПАЎЛОВІЧ: «З кім жа нам працаваць па крэдыту, як не з Расіяй?»

Як вы ацэньваеце работу беларускай эканомікі пры новых умовах пастаўкі расійскай нафты?

— Студзень заўсёды не з'яўляецца паказальным месцам работы эканомікі. Бо існуючы пэўныя рэзервы з мінулага года...

— Расійская кампанія «Транснафта» выступае за будаўніцтва нафтаправода. Узнач—Прыморск, які дазволіць цэпкам абмінуць Беларусь пры пастаўках нафты ў Еўропу.


— Гэта ўласная справа кожнага прадпрыемства. Аднак у рамках рэспубліканскага бюджэту 2007 года будзе карктавацца. Мінфін і іншыя зашкаўляючы міністэрствы і ведамствы, якія разумею, працуюць у гэтым накірунку.

Існуе даручэнне Прэзідэнта Беларусі перагледзець праграмы па

ДЭКРЭТ ДАЕ ШАНЦ НЯДБАЙНЫМ БАЦЬКАМ ВЫБРАЦА 3 САЦЫЯЛЬНАГА ДНА

Алкоголі і іншыя, да іх падобныя, хто перакладае на плечы дзяржавы клопат пра сваіх дзяцей, вост у амаль 2 месяцы знаходзяцца пад свееабавязным «дэкрэтным прасам».

— Мікалай Мікалаевіч, колькі нядбайных бацькоў і недагляданых дзяцей ужо трапіла ў поле зроку міліцыі? — Падчас рэалізацыі Дэкрэта №18 супрацоўнікамі органаў унутраных спраў пастаўлены на прафілактычны ўлік 6776 асобаў, якія абавязаны кампенсавать затраты дзяржаве на ўтрыманне дзяцей.



Мікалай Мікалаевіч

— Але ж і за ўхіленне ад працы для «зэзюль» прадуладкаванне таксама крымінальнае пакаранне ў выглядзе арышту ці абмежавання волі. Ці прымяняліся ўжо такія суровыя меры?

— Спраўды, за прагу тэрмінаў дзесяці і больш дзён на працягу трох месяцаў альбо ўтойванне, заніжэнне заробатнай платы і прыроўненне да яе даходаў, нядбайныя бацькі могуць быць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці.

— Так, удалося. На апошнім пасяджэнні ПАСЕ прысутнічала дэлегацыя ад беларускага парламента і не было, як звычайна, дэлегацыі беларускай апазіцыі.

— Як вы ацэньваеце намер расійскай кампаніі «Транснафта» пабудавання нафтаправода ў ахвот Беларусі?

— Для нас гэта дрэнна. Бо нафта і газправады, іншыя камунікацыі, якія праходзяць праз нашу тэрыторыю, даюць не толькі «жывыя» транзітныя грошы, але і большую

пункту погляду? Жыццё пакажа... Я думаю, што дасць.

— Пасля «энергетычнай вайны» кіраўніцтва Беларусі зарыліся ў сродках масавай інфармацыі шэраг заяў, накіраваных на паляпшэнне адносін з Захадам.

— Так, удалося. На апошнім пасяджэнні ПАСЕ прысутнічала дэлегацыя ад беларускага парламента і не было, як звычайна, дэлегацыі беларускай апазіцыі.

— Таксама зараз ідзе падрыхтоўка саміта Лукашэнка—Юшчанка. Мы ведаем, якія там будуць падпісаваныя мемарандумы. Гэта выдатна!

— Таксама зараз ідзе падрыхтоўка саміта Лукашэнка—Юшчанка. Мы ведаем, якія там будуць падпісаваныя мемарандумы. Гэта выдатна!

Прамая лінія ІЛЬГОТЫ ПАЧАКАЮЦЬ...

(Працяг. Пачатак у нумары за 24 лютага.) — А што датычыцца атрымання спадчыны?

— У нас да 2002 года не абкладалася падатак толькі спадчына, атрыманая спадчынікам першай і другой чаргі, гэта значыць блізкімі сваякамі.

— Пенсіянер з Мінска атрымаў невялікі грашовы пераход ад сястры 3-га мясяці. Ці трэба яму падаваць дэкларацыю і падарожжаць, што значыцца ў яго родная сястра?

— Дэкларацыю падаваць не трэба, і ў падатковай інспекцыі ідэя таксама няма неабходнасці. Ідэя, улічваючы, што да нас прыходзіць звесткі аб даходах 3-га мясяці на любыя сумы, то супрацоўнікі падатковага органа, калі будуць правяраць гэту інфармацыю, натуральна, па документах не ўбачаць, што пераход прыслана родная сястра, і што ёсць права на люты.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

— Вядома ж, не ўсе нядбайныя бацькі ў адначасе ўсведамляюць свае памылкі. Гэта даволі доўгі і няпросты працэс. Разам з тым ёсць нямыя прыклады хуткага вяртання такіх людзей да нармальнага жыцця.

ЗВЯЗДА ПРАМАЯ ЛІНІЯ

рагістравецца або ў гарэжна-будульфонным званком і складае даведку аб тым, што чалавек патлумачыў — гэта яго родная сястра.

— Сітуацыя можа быць шмат. Аднак для тых, хто абавязаны падаць дэкларацыю, каб яму пералічылі падаткі, неабходны сам план дэкларацыі. Ён у нас прадаецца і ліст каштуе ўсяго 60 рублёў.

— Не дай Божа, але здараецца, што наступнае страховае выпадак: напрыклад, аўтамагтар трапіў у аварыю і потым атрымаў страхуючы. Яму трэба запавяць дэкларацыю?

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

— Калі чалавек у чымсьці сумняваецца, то лепш патэлефанаваць у інспекцыю ў аддзяленні там нейкае пытанне. Што датычыцца страхавых выплатаў, то тут разабрацца прасцей.

НАДЗЕЙНАЯ СУВЯЗЬ — НАШ МОСТ

Так можа сказаць кожны жыхар Суража

У пасёлку Сураж Віцебскага раёна, якому ўжо больш за 440 гадоў, аграгарадскі плануэцця стварыць толькі ў наступным годзе.

— Могуць. Існуе сумесная энергетычная палітыка Еўрасоюза. Гэта адна з асноў еўрапейскай інтэграцыі. І ўплывае на энергетычную палітыку могуць і ўсходнеўкраінскія рапейцы.

— Могуць. Існуе сумесная энергетычная палітыка Еўрасоюза. Гэта адна з асноў еўрапейскай інтэграцыі. І ўплывае на энергетычную палітыку могуць і ўсходнеўкраінскія рапейцы.

МТС — АГРАГАРАДКАМ

Так можа сказаць кожны жыхар Суража

У пасёлку Сураж Віцебскага раёна, якому ўжо больш за 440 гадоў, аграгарадскі плануэцця стварыць толькі ў наступным годзе.

— Могуць. Існуе сумесная энергетычная палітыка Еўрасоюза. Гэта адна з асноў еўрапейскай інтэграцыі. І ўплывае на энергетычную палітыку могуць і ўсходнеўкраінскія рапейцы.

— Могуць. Існуе сумесная энергетычная палітыка Еўрасоюза. Гэта адна з асноў еўрапейскай інтэграцыі. І ўплывае на энергетычную палітыку могуць і ўсходнеўкраінскія рапейцы.

Вядучы рубрыкі Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПРАПАНОУЕЦА ЭКСПЕРЫМЕНТ

27 лютага
2007 г.
№ 9 (63)

ВЫ НАМ ПИСАЛІ

НЕ БЫЛО. НЯМА. АЛЕ БУДЗЕ

«Калі ўключыць тэлевізар і паглядзець навіны, то складваецца ўражанне, што ў нас усё цудоўна, што недахопаў не існуе, што ўладныя структуры дзень і ноч думаюць пра сваіх выбаршчыкаў... Але вельмі часта, на маю думку, жаданае выдаецца за сапраўднае, — напісаў у рэдакцыю жыхар вёскі Лагаза Лагойскага раёна Уладзімір Гваздзецкі. — Мне, вясковому жыхару, як і многім іншым вясковцам, «райскіх яблыкаў» не трэба. Нам бы хоць самы мінімум — папіць нармальнай вады».

Далей Уладзімір Антонавіч паведаміў, што, каб прынесьці вады, яму даводзіцца пераадольваць адлегласць прыкладна на 700 метраў у адзін бок — да калодзежа, які знаходзіцца недалёка ад сельскага клуба, на абочыне дарогі. І, адпаведна, столькі ж назад.

«Іншым жыхарам нашай вёскі, такім, як Лашукевіч Тамара і Шарая Галіна, да гэтага калодзежа ісці больш за кіламетр. А каб папіць больш-менш нармальнай вады, даводзіцца выпраўляцца па яе да крынічкі ў вёску Гардзішча, за два кіламетры. Але такую «раскошу» могуць дазволіць сабе толькі тыя, хто маладзейшы ці мае коніка. Ёсць, праўда, калодзеж і на нашай вуліцы Падгорнай, але паколькі там вада мае вельмі спецыфічны пах, размова аб яе выкарыстанні не ідзе... Цяжка лета, а пра зіму, калі галалёдзіцца і дарога замезеная, і ўвогуле не даводзіцца гаварыць».

Да развалу Савецкага Саюза, расказаў аўтар пісьма, асаблівых праблем з вадою ў вёсцы не было. Тады ў саўгасе «Лагаза» была свая брыгада, якая абслугоўвала дзюэчныя водаправоды і пракадала новыя, каб палепшыць умовы жыцця сваіх працаўнікоў... На вуліцы Падгорнай водаправод быў пракаладзены больш за 30 гадоў таму. Але час і працягла адсутнасць вады ў ім зрабілі сваю справу — сталёныя трубы прыйшлі ў непрыгоднасць.

Але некалькі гадоў таму водаправоды былі перададзены на абслугоўванне Лагойскай ЖКФ. «Практычна кожны год, — піша Уладзімір Гваздзецкі, — на іх рамонт, а таксама бурэнне свідравін выдзяляюцца значныя сумы, адпаведна існуюць рублёў. Але вады ў нас як не было, так і няма. Складваецца ўражан-

не, што нармальны пошук вады нават і не планавалася. Сцвярджаю гэта, зыходзячы са свайго практычнага вопыту, бо за жыццё пракаў дзсяткі кіламетраў водаправоду, і не толькі на тэрыторыі рэспублікі».

Паскардзіўся аўтар пісьма і на іншыя недахопы ў рабоце мясцовых уладаў і прадпрыемстваў — у прыватнасці, на дрэнную якасць хлебабулочных вырабаў, недастаткова адладжаны механізм барацьбы з падпольным продажам спіртазмяшчальных рэчываў, несвоечасовую ліквідацыю старых дрэў і стыхійных звалак.

Пісьмо Уладзіміра Гваздзецкага мы адрэагавалі на рэзгаванне ў Мінскі абласны выканаўчы камітэт. Днямі рэдакцыя атрымала адказ, падпісаны генеральным дырэктарам абласнога ўніверсітэта прадпрыемства «Упраўленне жыллёва-камунальнай гаспадаркі» А. Жураўскім.

«У дадзены момант, — паведамляецца ў рэзгаванні, — водаабеспячэнне вёскі ажыццяўляецца ад адной артызанскай свідравіны, што не дазваляе забяспечыць жыхароў вёскі вадою ў поўным аб'ёме. У 2006 годзе Лагойскім сельвыканкамам была заключана дамова з ААТ «Заслаўебурвод» на бурэнне свідравіны да 20 м. Падрадчык вызначыў месцы бурэння, але ў выніку бурэння (у верасні) ў чатырох месцах вады не аказалася. У снежні 2006 года ў раёне сярэдняй школы прабурана новая свідравіна, якой будзе даставацца вода для забеспячэння насельніцтва вёскі вадою ў поўным аб'ёме. Воданасорная вежа знаходзіцца побач са свідравінай і ў самай высокай кропцы вёскі. Свідравіна будзе ўведзена ў эксплуатацыю пасля адтайвання грунту.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПРЭСТЫЖНАЕ МЕСЦА



ЗЯМЛЯ І ЛЮДЗІ
МІНШЧЫНЫ

Святлана Тарбеецкая працуе даяркай. Справай сваёй вельмі ганарыцца і лічыць, што ёй сапраўды пашанцавала ў жыцці. «Я ўжо дваццаць гадоў на Станькаўскай ферме адпрацавала, — кажа Тарбеецкая. — Аднак пра тых змены, якія адбываюцца апошнім часам, раней нават і не марыла». Некалькі гадоў таму філіялам вядомага агракамбіната «Дзяржынскі» стала сельгаспрадпрыемства «Пяцігор'е». Гэта была спроба выраставаць «аўтсайдара». У выніку за кароткі тэрмін гаспадарка не толькі стала «на крыло», але нават выйшла ў лідары па Дзяржынскаму раёну.

Заробак — справа... асабістая

Можна лічыць, што Тарбеецкая прафесія засталася «ў спадчыну» ад маці — тая таксама працавала даяркай. «Не думала, што ў вёсцы застануся, — заўважае Святлана Анатольеўна, — у свой час, як і многія мае сяброўкі, таксама ў горад «прапрыялася». Але так склаўся лёс, што прыйшлося ў родныя мясціны вярнуцца. І зараз ніколі не шкадую аб гэтым».

Святлана Тарбеецкая — адна з лепшых даярак Дзяржыншчыны. За мінулы год ад кожнай каровы яна надала больш чым па 7,3 тony малака. Раней у лепшым выпадку атрымлівалася толькі па 2—3 тony. Дарэчы, на дацягнутым Тарбеецкай спыняцца не збіраецца — кажа, што рэальна надзіць па 8 тony і нават больш. Канкурэнцыя сярод даярак вялікая — напрыклад, раз'юры паміж першым і другім месцам па Станькаўскай малочна-таварнай ферме летась склаўся ў выніку толькі 22 літары! Такі «азарт» можна зразумець, паколькі заробак а працаўнікоў, на прамую залежыць ад канчаткова вады выніку. Прасцей кажучы, разліковы выхад шматсаяжы кожна «стварае» сваёй працай.



Намеснік дырэктара філіяла «Пяцігор'е» Аляксей ЮДКА.

— Матэрыяльнае стымуляванне ў нас на ўзроўні. Штодня ўсяго іншага работнікі атрымліваюць прэміі, розныя даплаўты. Так што ў выніку зарабляюць надрэнна, — упэўнена заяўляе Станькаўскай малочна-таварнай фермай філіяла «Пяцігор'е» Святлана Губарова. У Святлане Тарбеецкай у лепшыя месяцы і па мільёну рублёў выходзіць. Зразумела, што гэты мільён трэба заробіць. Аднак варта мець на ўвазе, што некалькі гадоў таму ў лепшым

выпадку можна было б атрымаць 150—200 тысяч. Штодня Святлана Анатольеўна на работніцу на веласіпеды дабіраецца, бо жыве за пяць кіламетраў ад сель, у Мігдаловацкім. Дом у яе старанькі, таму сельгаспрадпрыемства абцяла выдзелілі «Пяцігор'е» Святлана Губарова. У выніку гарадскіх выгадаў, Ці вялікая ўласнасць гаспадарка? «Раней была вялікая, а зараз няма калі на падворку завіхачыцца, — кажа жывячая. — Трэба на ферме шмат часу праводзіць. Галоўнае, што ёсць магчымасць грошы добры зарабіць, а прадукты цяпер можна якія заўгодна ў вясковай краме купіць».



Даярка Святлана ТАРБЕЕЦКАЯ і загадчыца фермы Святлана ГУБАРАВА адзначылі, што новае абсталяванне для комплекснага аналізу малака працуе бездакорна.

Святлана Анатольеўна прызналася, што зараз нават і апасаецца страціць работу. Дзе тое месца знойдзеш? Тым больш, што, як паведаміла загадчыца Станькаўскай фермы, ахвотнікаў сюды ўладкавацца шмат. Раней гэта нават уявіць сабе было цяжка. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ ГРАМАДСКАЯ ПРЫЁМНАЯ СЛУХАЕ...

Да суддзі і банкіра едуць людзі з аддаленых раёнаў

З канца мінулага года ў Брэсцкім аблвыканкаме наладжана новая форма работы са зваротамі грамадзян, якая атрымала назву грамадская прыёмная. Адпаведна з графікам кожны дзень з 15 да 18 гадзін у рабочыя дні на сустрэчу з людзьмі прыходзяць суддзі, работнікі ўпраўлення юстыцыі, спецыялісты землеўпарадкавальнай службы і аддзела рэгістрацыі маёмасці, работнікі ўпраўлення па працы і сацыяльнай абароне, банка, натарыяльнай канторы і іншых службаў. Грамадзяне і жыхары воласці маюць магчымасць атрымаць бясплатную кансультацыю самых кампетэнтных спецыялістаў.

Графік работы грамадскай прыёмнай публікаваць у мясцовых газетах, людзі ведаюць, калі будзе прымаць тая ці іншая служба асоба, і прыходзяць са сваімі праблемамі на прыём. Як сказала карэспандэнт «МС» галоўны спецыяліст аддзела пісьмаў і арганізацыі прыёму грамадзян аблвыканкама Тамара Дораш, калі справу пачыналі, то сплатку нават трохі апасаліся, каб не аказалася яна формальнай, мала запатрабаванай. Але ж першыя дні паказалі, што сумненні былі ваялікай памылкай. Асабліва да суддзі, юрысты людзі пайшлі патокам. Да двух дзяткаў чалавек завісалася на прыём у дзень да некалькіх. І вядома, усіх не паспяваць выслухаць да заяўленых у графіку 18 гадзін. Прыём працягваўся да васьмі вечара, каб ні адзін чалавек не пайшоў дадому ні з чым. 274 жыхары воласці і горада наведвалі грамадскую прыёмную за два першыя месяцы яе работы.

Новае фарміраванне працуе пад эгідай названага аддзела пісьмаў і арганізацыі прыёму грамадзян і карыстаецца яго тэлефонам. Многія ж стараюцца запісацца загадзя, нешта ўдакладніць. Бывае, ім цяжка злучыцца, што лепш звярнуцца пісьмова, калі справа, пра якую гаворыць чалавек, па-

трабуе дадатковай праверкі. Многа людзей едзе з раёнаў, нават самых аддаленых, такіх, як Столін.

Суддзя абласнога суда Алена Хацько ўжо некалькі разоў працавала ў грамадскай прыёмнай. Алена Пятроўна расказала, што на прыёме ў асноўным даводзіцца тлумачыць заканадаўства ў галіне жыллёвага, сямейнага, спадчынага права. Ёсць нямаля людзей, якія не згодны з судовай паставанай. Тады ім раскажваюць, якім чынам, у якія тэрміны яны могуць абскардзіць гэта рашэнне, якую поспліну пры гэтым месцяць заплінуць. Суддзя Хацько падкрэсліла, што задача грамадскай прыёмнай — не каментараваць рашэнні, паставаны тыя ці іншыя органы, а раскажыць чалавечы яго правы і абавязкі і падказваць, куды яму найлепш звярнуцца. Яшчэ Алена Пятроўна адзначыла, што брастанчан да яе звярталася мала, недзе пята частка ад усіх наведвалінікаў. Людзі едуць да абласнога суддзі з Івацэвіч, Пінска, Століна, Луніна. Сваімі назіраннямі з вопыту новай работы, на жаль, сумнымі, падзялілася з карэспандэнткам Алена Хацько. Большасць з тых, хто не згодны з паставанай суду і дазваляюцца і перагляду, звяртаюцца з бліжэйшымі сваякамі. Людзі не могуць падзяліць кватэру,

СПРАВЫ СЕЛЬСАВЕЦКІЯ

Старшыня сельскага Савета для вясковага жыхара — «бог, цар і вайсковы начальнік». Вядома ж, пасля кіраўніка мясцовага гаспадаркі... Радасць у чалавека здарылася — скажам, нараджэнне дзіцяці, ці наадварот, няшчасце — прапала кароўка ці, бараці божа, згарэла хата альбо памёр родзіч, спяшаецца той у сельсавет. — Усё так і ёсць, — пагаджаецца са мной старшыня Доктаравіцкага сельскага Савета Капыльскага раёна Міхаіл Гулейка. — Гэта натуральнае. Мы — не толькі пярвічнае звязно мясцовай улады... Мы штодзённа, нават штогадзінна жывём і працуем побач са сваімі аднавяскоўцамі — людзьмі, якія, прабачце за нясціпласць, дзяваюцца нам. Такім чынам, мы не толькі пастаянна кантактуем паміж сабой, але і да дробячкі ведаем, хто чым жыве і дышае...

У структуры мясцовай улады Міхаіл Віктаравіч не навічак: сельскі Савет узначальвае ўжо некалькі скліканняў. Атрымліваецца, «сакрэтаў» у штодзёнай рабоце з людзьмі для яго няма?

— Не скажуць бы, — не пагаджаецца старшыня Савета. — Наша паўсядзённая жыццё вельмі непрадказальнае, часам супярэчлівае. Ды і пытанняў, якія даводзіцца вырашаць, становіцца ў колькасных адносінах не менш, а больш, прычым, пытанні маштабных і значных і для нашых невялічкіх рэгіёнаў, і галоўнае, для людзей.

Так, рэгіён, на які, вобразна кажучы, распаўсюджваецца ўлада Міхаіла Гулейкі, параўнальна невялікі. Сюды ўвахоўваецца сельсавет «Развіццё сацыяльна-культурнай сферы» — кіраўнік Савета разам з дэпутатамі вызначаюць галоўныя мэрапрыемствы, на выкананні якіх потым, на працягу года, і будзе сканцэнтравана асноўная ўвага. Вядома, гэта не панаяць: жыццё пастаянна ўносіць карэктыўны, аднак выкананне гэтых мэрапрыемстваў — асноўны абавязак сельскага Савета.

— У мінулым годзе, — гаворыць Міхаіл Гулейка, — вялікую ўвагу ўдзялілі добраўпарадкаванню вясковых вуліц і могілак, дарог і тэрыторый, пасадкі но-

выты шлюбны і 10 — нованароджаных. А 47 сельскіх жыхароў пакінулі гэты свет... Дэмаграфічная сітуацыя не з лепшых, аднак мы не губляем надзей на тое, што становіцца будзе выпраўлена...

На чым жа грунтуецца аптымізм кіраўніка сельскага Савета? Апошнім часам і ў рэспубліцы ў цэлым, і на Капыльшчыне ў прыватнасці адбылося рэзкае павелічэнне ўвагі да праблем вёсак. Прыняты шэраг законаў, указаў кіраўніка дзяр-

вы і ліквідацыі так званых аварыйных дрэў, рамонту грамадскіх калодзежаў, зносу старых аварыйных дамоў і іншых збудаванняў, рамонт агароджы... Гэтыя работы правялі практычна ва ўсіх вёсках. Крыніцы фінансавання былі самыя розныя: бюджэт і сродкі інфраструктуры, дапамога ўнітарнага прадпрыемства «Доктаравічы» і СВК «Ванелічы», іншыя арганізацыі і ўстановаў, сродкі, сабраныя сярод насельніцтва... Фінансавая праблема, безумоўна ж,

жывы, іншыя нарматыўныя акты, у якіх прадугледжаны канкрэтныя меры па адраджэнню вёскі, паляпшэнню ўмоў працы, жыцця і адпачынку працаўнікоў сельскагаспадарчай вытворчасці.

— Прычым, — лічыць мой суразмоўца, — гэтыя меры напярэды мясцовым зместам. Сярод іх ёсць доўгатэрміновыя, разлічаныя на перспектыву. А ёсць і тэрміновыя, неадкладныя, якія перш за ўсё спыняць негатывныя працэсы, што назапаліліся ў беларускай вёсцы на працягу не аднаго дзесяцігоддзя...

Перш за ўсё на кожны календарны год тут распрацоўваецца спецыяльная праграма развіцця сельсавета. Па двух асноўных раздзелах — «Добраўпарадкаванне» і «Развіццё сацыяльна-культурнай сферы» — кіраўнік Савета разам з дэпутатамі вызначаюць галоўныя мэрапрыемствы, на выкананні якіх потым, на працягу года, і будзе сканцэнтравана асноўная ўвага. Вядома, гэта не панаяць: жыццё пастаянна ўносіць карэктыўны, аднак выкананне гэтых мэрапрыемстваў — асноўны абавязак сельскага Савета.

— У мінулым годзе, — гаворыць Міхаіл Гулейка, — вялікую ўвагу ўдзялілі добраўпарадкаванню вясковых вуліц і могілак, дарог і тэрыторый, пасадкі но-

дзіць. Галоўнае, што ёсць магчымасць грошы добры зарабіць, а прадукты цяпер можна якія заўгодна ў вясковай краме купіць».

Святлана Анатольеўна прызналася, што зараз нават і апасаецца страціць работу. Дзе тое месца знойдзеш? Тым больш, што, як паведаміла загадчыца Станькаўскай фермы, ахвотнікаў сюды ўладкавацца шмат. Раней гэта нават уявіць сабе было цяжка. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПРАПАНОУЕЦА ЭКСПЕРЫМЕНТ

На Лідчыне гатовы стаць «воятнай пляцоўкай» па выпрацоўцы механізма выканання Указа Прэзідэнта Беларусі «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва».

Такія прапанова прагучала наядуна на першай сесіі Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў 25-га склікання. Больш падрабязна дэпутат абласвета, старшыня Лідскага раёна Савета дэпутатаў Уладзімір ЦІМЧАНКА абгрунтаваў яе ў гутарцы з нашым карэспандэнтам.

— Само жыццё паказала, што Саветы пярвічнага ўзроўню павінны ўзмацняцца і таму гэты дакумент вельмі патрэбны і сучаснасны. Аднак зроблена толькі палова справы — вызначаны «правільны гульты», цяпер жа трэба як мага больш эфектыўна імі скарыстацца. Што я лічу неабходным?

Па-першае, важна вызначыць канкрэтныя функцыі, якія павінны выконваць Саветы і выканкамны пярвічнага ўзроўню. Літаральна за ўсё на сваёй тэрыторыі адказваць немагчыма. Вось мы кажам, што сельскі Савет, сельвыканкам павінны займацца сацыяльна-эканамічным развіццём сваёй тэрыторыі. Дык ён і займаецца. Але адказваць за эканоміку працоўных калектываў сельскі выканаўчы камітэт не здольны, яго задачы іншыя. Першая — дзяржаўная: выкананне законаў на падведамаснай тэрыторыі. Другая — палітычная: правядзенне ўсіх дзяржаўных мэрапрыемстваў, што адбываюцца ў рэспубліцы. Пры гэтым і ў дзяржаўную, і ў палітычную функцыі ўваходзіць работа з людзьмі. Прынялі ж нармальна ў пярвічным зьяне ўлады, без цяганіны вырашылі, калі гэта магчыма, тое ці і наае пытанне — значыць, не будзе скаргаў у вышэйшатачыя органы, што дазволіць ім сканцэнтравана на стратэгічных задачах.

Наконт маёй прапановы, якая была выказана на сесіі абласнога Савета дэпутатаў... Справа ў тым, што практычная рэалізацыя Указа «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва» залежыць не толькі ад самых нізавых зьянаў улады, але і ад з'яўлення іншых органаў раёнага, абласнога і рэспубліканскага ўзроўню. Ёсць пытанні фінансавыя, арганізацыйныя, юрыдычныя, якія трэба сумесіць. Але як жа гэта найлепш зрабіць? Каб у кожным рэгіёне не вынаходзіць, як кажуць, веласіпед, лічыць бы неабходным адпрацаваць механізм рэалізацыі гэтага дакумента на прыкладзе двух-трох раёнаў, некалькіх сельскіх і пасялковых Саветаў. З удзелам работнікаў адпаведных зацкіяўленых службаў і спецыялістаў, якія з'яўляюцца мясцовым кіраваннем і самакіраваннем, павінна быць адпрацавана і сістэма фарміравання бюджэту Савета пярвічнага ўзроўню, і яго адміністрацыйны, кадравыя функцыі. Каб затым распаўсюдзіць гэты вопыт на ўсю рэспубліку, паказаць, як трэба дзейнічаць сельскаму Савету і выканаўчаму камітэту, улічваючы яго паўнамоцтвы і рэальныя магчымасці.

Мае рацыю той, хто кажа, што нізавому звону ўлады даецца шмат функцый, але няма фінансавыя базы. Сапраўды, сёння 80—90 працэнтаў у бюджэце сельскага Савета — гэта зарплата яго работнікаў. Але ж, скажам так, пярвічная дапамога насельніцтву павінна ажыццяўляцца праз нейкі фінансавы паўнамоцтва. Уявіце сабе, здавалася б, не самае складанае пытанне. Трэба сплываць два аварыйныя дрэвы. Сельскі выканаўчы камітэт, не маючы адпаведнай тэхнікі, звяртаецца ў раённы зелянка, які складае каштарыс расходаў, — атрымліваецца 369 тысяч рублёў. Дык гэтыя грошы не вытрымае ніводны бюджэт. Пры тым, што сельскі Савет сёння практычна ўжо не маюць уласнасці, амаль усё перададзена іншым раённым службам. А значыць, трэба прадумаць і сістэму іх адказнасці, у прыватнасці, па лініі Мінжылкамунгаса, за ўвесь комплекс сацыяльных паслуг на месцах. Сёння, скажам, на базе некаторых раённых і сельскіх Саветаў ствараюцца газасілкавыя прадпрыемствы, якія займаюцца аказаннем паслуг насельніцтву. Аднак пры гэтым трэба разумець, што Саветы — перш за ўсё гэта органы дзяржаўнага кіравання. І задацца пытаннем: а ці ў поўнай меры выконваюць свае абавязкі на гэтых тэрыторыях тыя ці іншыя ведамствы? Якія паслугі яны ўласнымі сіламі арганізавалі і прапаноўваюць выскоўваць?

Усе гэтыя і іншыя пытанні, звязаныя з рэалізацыяй дакумента аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання, патрабуюць глыбокага асэнсавання і апрабавання на практыцы, прычым з улікам асаблівасцяў тэрыторыі.

— Прапануючы Лідчыну ў якасці вопытнай пляцоўкі па выпрацоўцы гэтых механізмаў, ці не апасаецца, што для гэтага ў раёне не хопіць кадравыя патэнцыялы?

— Калі б у нас не было адпавядаючага сучасным патрабаванням кадравы патэнцыялу, то я нават і не скажуся б на гэтай прапановы. Сёння ўжо не той час, калі лічылася, што ў сельскі Савет прыходзіць з нейкіх кіруючых пасадак на вытворчасці дапрацоўваць да пенсіі. Калі Андрэй Паўлавіч Худык стаў старшынёй райвыканкама, то ён здзіўлены, колькі ў нас маладых кіраўнікоў Саветаў нізавога ўзроўню. Ёсць нават прыклады, калі яны, паправаваючы на гэтай пасадзе, потым узначальваюць буйное прадпрыемства. Дарэчы, памяляецца той, хто думае, што дэпутатская праца на мясцовым узроўні носіць нейкі эфемерны характар. У тым жа раённым Саветце прадстаўлены аўтарытэтычныя людзі, якім уласцівы творчы падыход да выканання сваіх абавязкаў народнага выбарніка. А пасяджэнні прэзідыума раёнага Савета ўжо традыцыйна праводзіць з выездам на прадпрыемствы і ў арганізацыі, каб дасканала разабрацца ў праблемах той ці іншай сферы. І прыняць такія рашэнні, якія б стварылі ўмовы для плённай работы выканаўчай улады.

— Можна сказаць, свята абавязак прадстаўнічай улады — гэта фарміраванне бюджэту. Якімі прынцыпамі пры гэтым кіруюцца? Якія праблемы ўнікаюць?

— У 2004 годзе эканамічная сітуацыя ў раёне была вельмі складаная, асабліва на шэрагу прамысловых прадпрыемстваў. Праблем, канешне, хапае і сёння, але крызіс пераадолены, пра што сведчыць даходная частка раёнага бюджэту, якая павялічылася ўдва. За кошт чаго дасягнуты гэты вынік? Тут шмат складовых — гэта і кадравыя палітыка, і актывізацыя маркетынгавай дзейнасці не толькі канкрэтных прадпрыемстваў, але і ў цэлым у рамках раёна: правядзенне буйнамаштабных выставак нашага прамысловага комплексу, адкрыццё гандлёвых дамоў «Ліда — рэгіён» і іншых краінах, кантакты з гарадамі-пабрацімамі. Дарэчы, што датычыцца апошніх, дык тут у нас яшчэ непацаты край узаемавыгаднай работы. Скажам, у 1993 годзе мы падпісалі дагавор аб пабрацкіх сувязях з польскім Кашалінам, але не надта актыўна ў гэтым накірунку дзейнічалі. А наядуна павывалі там і былі прыемна ўражаны — не толькі плакатам «Ліда і Кашаліна — пабрацімы» на чыгуначным вакзале, не толькі каталі Беларусі і Ліды ў офісе кіраўніка горада, але і імкненнем да супрацоўніцтва з намі ў эканамічнай, культурнай сферах.

Прынцыпова важна і тое, што да праблем Лідчыны, дзе ўдзельная вага рэспубліканскай формы ўласнасці ў прамысловым сектары амаль 70 працэнтаў, была прыцягнута ўвага ўсіх органаў улады, міністэрстваў і ведамстваў. За апошнія гады ў нас двойчы павяўваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Пасля візіту кіраўніка дзяржавы ў Бярозаўку былі прыняты канкрэтныя меры па адраджэнню шклозавода «Нёман», а значыць, і горада. Часта прыязджаюць у раён кіруючыя работнікі Саўміна, аблвыканкама і міністэрстваў, чые падведамасныя прадпрыемствы тут знаходзіцца. Сумесна вырашаюцца праблемныя пытанні, вызначаюцца задачы на перспектыву. Хоць, канешне, падыходы не заўсёды супадаюць. Да прыкладу, пры фарміраванні прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна сесій абласнога Савета прымаюцца адны паказчыкі, якія мы павінны дасягнуць да сваіх суб'ектаў даспадарання, а міністэрства можа вызначыць прадпрыемству ішы.

Мінфінам рэспублікі наш раён прызнаны базавым па фарміраванню мясцовага бюджэту, як бы вучэбным цэнтрам па выпрацоўцы адпаведных механізмаў. Ужо сёння ў нас ёсць магчымасці працаваць па прынцыпу бюджэтай самадастаўнасці. Гэты прынцып павінен вызначацца доўгатэрміновымі стабільнымі нарматывамі па ўсіх відах адлічэнняў у вышэйшатачыя бюджэты, каб хоць бы на працягу пяці гадоў гэтыя нарматывы не мяняліся. Гэта дазволіла б нам самастойна прымаць найбольш аптымальныя рашэнні па эканомі і эфектыўнаму выкарыстанню бюджэтных сродкаў на сваёй тэрыторыі, вызначэнню перспектывнай стратэгіі развіцця рэгіёна.

Барыс ПРАКОПЧЫК

РЫНАК ПРАЦЫ

ПРЫСТОЙНЫ ЗАРОБАК ТРЭБА ШУКАЦЬ

На працягу мінулага года агульны ўзровень беспрацоўя на Міншчыне зменшыўся з 1,5 да 1,1 працента ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёна. Такім чынам, у студзені на ўліку ў службах занятасці рэгіёна знаходзілася 7,2 тыс. чалавек, і адначасова тут жа меліся звесткі амаль аб 6 тысячях свабодных працоўных месцаў. Дзесяць спраўдлівасці нельга не адзначыць: частка наймальнікау займае вакансіі з аплатай працы на ўзроўні «мінімалкі», што робіць іх абсалютна непрыяўнымі для патэнцыяльных суіскальнікаў. Прычым перш-наперш гэта праблема датычыцца сельскай мясцовасці.

Малы горад пад кантролем

Па сутнасці Міншчына — адзіны рэгіён краіны без уласнага абласнога цэнтра, а ў сваю чаргу менавіта адсутнасць «сталява» шмат у чым вызначае спецыфіку мясцовага рынку працы. Вобласць мае абмежаваную колькасць прамысловых прадпрыемстваў. І ў выніку сама па сабе праблема беспрацоўя найперш датычыцца малых гарадоў і сельскагаспадарчых раёнаў.

— Нягледзячы на тое, што летась зніжэнне ўзроўню беспрацоўя адзначана ва ўсіх раёнах Міншчыны без выключэння, застаецца напружанай сітуацыя ў шэрагу малых гарадоў і населеных пунктаў з нестабільнымі гарадзкімі тэрытарыяльнымі прадпрыемствамі, — адзначае намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Міннаблвыканкама Валяціна Міронава. — У прыватнасці, гаворка ідзе аб гарадах Берасіно, Вілейка, Любань і Чорныя і Нясвіж, гарпасаўка Гардзья Нясвіжскага і Урэчча Любанскага раёнаў, а таксама пасёлкаў Парыжанскага і Вілейскага і Пleshанскага Лагойскага раёнаў. Акрамя таго, сёлета плануецца надаваць асаблівую ўвагу такім па-сапраўдному няпростым з пункту гледжання мясцовасцў працаўладкавання рэгіёнам, як Салігоршчына, Случчына і Маладзечаншчына.

Безумоўна, зняць праблему «дэфіцыту вакансій» адрозу ў гэтых рэгіёнах немагчыма пры ўсім жаданні. Тым не менш, заўважае Валяціна Міронава, узровень беспрацоўя тут павінен наблізіцца да сярэдняга па вобласці да канца 2010 года. Ужо сёлета на Міншчыне плануецца стварыць больш за 19 тыс. новых працоўных месцаў, і сярэд іх — 3,8 тысячы якраз у малых гарадах і населеных пунктах, дзе становішча найбольш складанае. Праўда, адначасова нельга не заўважыць, што толькі рашэннем аб стварэнні новых працоўных месцаў усё пытанні не вырашыць. Шанцы на атрыманне добрай і

Юрыстаў многа, даярак мала

Неадпаведнасць попыту і прапановы на рынку працы — праблема далёка не новая. У прыватнасці, зараз значная колькасць вакансій у рэгіёне розлічана на інжынераў-будаўнікоў, а таксама рабочых будаўнічых спецыяльнасцяў — мільяраў, стражараў, мантажнікаў, тынкоўшчыкаў. Ак-рамя таго, высокааплата работы шмат у чым залежаць ад кожнага канкрэтнага чалавека. І ў прыватнасці, ад яго спецыяльнасці.

У вобласці традыцыйна маюць цяжкасці з працаўладкаваннем педагогі, таваразнаўцы, юрысты, эканамісты

запрабаваныя рабочыя прафесіі ў прамысловасці — токары, фрезероўшчыкі, электрамашыністы, электрамонтажнікі, слесары-інструментальшчыкі, слесары-сантэхнікі, наладчыкі вытворчага абсталявання. Нарэшце, як і раней, работу можна знайсці ў вёсцы, дзе адчуваецца пэўны дэфіцыт даярак, жывёлаводаў, трактарыстаў, вадзіцеляў, затэахнікаў, аграномаў, асемантараў, а таксама электрагазаваршчыкаў.

З іншага боку, зазначае Валяціна Міронава, назіранні апошніх гадоў сведчаць, што ў вобласці традыцыйна маюць цяжкасці з працаўладкаваннем педагогі, таваразнаўцы, юрысты, эканамісты. І асабліва невысокім попытам карыстацца спецыялісты з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.

Няма сумненняў, што найперш гэта інфармацыя ўяўляе цікавасць для выпускнікоў школ. Але не толькі. Пры жаданні атрымаць новую спецыяльнасць можна і «ва ўзросце». Прычым пры ўмове рэгістрацыі ў якасці беспрацоўнага зробіць гэта бясплатна.

«Не тая» адукацыя

Амаль кожны шосты беспрацоўны Міншчыны раней нідзе не працаваў, а больш за палову з іх не маюць ніякай прафесійнай падрыхтоўкі. Шанцы гэтых людцаў на пенсію дзеляцца на тры групы: першая — гэта людцы, якія ўжо працавалі на пэўнай працы, але з нейкіх прычын перапынулі працу; другая — гэта людцы, якія ўжо працавалі на пэўнай працы, але з нейкіх прычын перапынулі працу; трэцяя — гэта людцы, якія ўжо працавалі на пэўнай працы, але з нейкіх прычын перапынулі працу.

Яшчэ адзін шлях пазбаўіцца аб сумнага статусу беспрацоўнага — пачатак уласнай справы. Зразумела, што спачатку тут трэба знайсці «свой» напрамак дзейнасці, распрацаваць бізнес-план і прайсці кансультацыю. Апошняе можа стаць падставай для атрымання дзяржаўнай падтрымкі. Беспрацоўнаму, які мае намер стаць прадпрыемльшчыкам, па рашэнню выканкама прадастаўляецца базавыя падатковыя субсідыі і беспрацэнтная пазыка. І, заўважае Валяціна Міронава, сёлета такой дапамогай на Міншчыне павіна скарыстацца прынамсі 230 чалавек.

Нарэшце, яшчэ адна магчымасць атрымаць работу — пераехаць на новае месца жыхарства. З кампенсацыяй выдаткаў па пераездзе і выплатай «пад'ёмных». Да таго ж, як правіла, адначасова новы наймальнік можа прапанаваць жыллё. Аднак наконот апошняга лепш даведацца загалда ў той жа рэгіёнаў службе занятасці. Да слова, атрымаць пэўныя звесткі па «жылльваму пытанню» і будучы заробак чалавек верагодна не толькі непасрэдна па сваёму раёну. Зараз на Міншчыне працягваецца работа па стварэнню адзінай інфармацыйнай сеткі, ці, кажучы інакш, адзінага банка даных вакансій па вобласці і краіне ў цэлым. Гэта, мяркуюць у камітэце, дазволіць зменшыць рызыка памылкі пры прыняцці канчатковага рашэння, і ў рэшце рэшт прывядае да скарачэння тэрмінаў працаўладкавання.

Сяргей ГРЫБ.

«Не тая» адукацыя

— Не дзеля грошай хаджу на працу, — гаворыць Кацярына Георгіеўна. — У мяне добрая сям'я, і няма неабходнасці працаваць на пенсію дзеля матэрыяльных дабраў: з выслугай гадоў і з усімі прэміямі атрымліваю зарплату 400 тысяч рублёў. Але я запатрабавана, і гэта галоўнае!

Буй перыяд, калі Арцём'ева доўгі час у тэатры ў адзіночку рабіла мудрагелістыя прычоскі, клеіла вусы і бароды, «малявала» артыстам твар: проста прафесія грымёра — штучная, у Магілёве вост так сходу спецыяліста і не знайдзець. Але апошняга 6 гадоў у яе ёсць памочніца, і ўсё роўна адлюскаць з тэатра Арцём'ева з яе вопытам і майстэрствам не хочучы. Хоць стомленасць усё ж адчуваецца: даводзіцца і на нагах некалькі гадзін запар стаяць, і па паверхні пагоршыцца. Каб падрыхтаваць да спектакля аднаго актёра, падрыхтаваць 15—20 хвілін, у складаных выпадках — не менш чым 2 гадзіны. А ўвечце, калі ў спектаклі, як, напрыклад, у нядаўняй прэм'еры тэатра «Святочны сон, або Жаніцтва Мішы Бальманіва» 17 актёраў за дзевяць гадзін, а некаторым вобразам нават двойчы мяняць даводзіцца! Сакрэт свайго працоўнага даўгалецтва Арцём'ева не ўтойвае: дзякуючы нядарнаму здароўю, якое дасталася ад бацькоў, цікавай рабоце і таму, што навокал добрая людзі.

Па статыстыцы, у Беларусі агульная колькасць працуючых пенсіянераў (без ваенных, міліцыйнаў і інш.) перавысіла паўмільёна чалавек. Паводле даных Камітэта па працы і сацыяльнай абароне Магілёўскага аблвыканкама, амаль з 303 тысячы пенсіянераў вобласці — 53 тысячы працуючыя. Прычым ва ўзросце 70—80 гадоў такіх больш за дзве тысячы, а тых, каму пераваліла за 80 гадоў, — каля пяці дзсяткаў. Чаму ж нашы старыя працягваюць працаваць і пасля 80-ці?

Намеснік начальніка ўпраўлення сацыяльнай адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва Таццяна Пацёмкіна лічыць, што за 26 гадоў яе работы ў гэтай сферы колькасць пенсіянераў з працы прыняцці канчатковага рашэння, і ў рэшце рэшт прывядае да скарачэння тэрмінаў працаўладкавання.

Сяргей ГРЫБ.



Спраўды, многіх на работу ў старасці штурхае выключна матэрыяльны фактар — ці рэальна сёння працыць на пенсію? Гэта за мяжой старыя, пайшоўшы на заслужаны адпачынак, могуць дазволіць сабе падарожніцтва па свеце і не думаць, як пракарміць сям'ю. Нашы пенсіянеры, на жаль, вымушаны працаваць, каб падтрымліваць свой сямейны бюджэт. Паводле даных сацслужбаў, пенсію да 2 базавых велічын (усяго 62 тысячы рублёў!) атрымліваюць у Магілёўскай вобласці 606 чалавек. Гэтага нават на плату за кватэру не хапае. Як палова пенсіянераў (больш як 130 тысяч) атрымлівае дапамогу ў межах 9—11 базавых велічын, а гэта ад 279 да 341 тысячы рублёў. Не многа. У той жа час не ва ўсіх сферах і не ва ўсіх спецыяльнасцях малым людцам плацяць такія грошы. Так што старым прыходзіцца яшчэ і дапамагаць сваім дзецям і ўнукам. Паводле слоў Таццяны Пацёмкінай, пенсіянеры ва ўзросце за 80 гадоў у дадатак да асноўнай пенсіі атрымліваюць невялікую надбавку, а вось у працуючых старых, у якіх каэфіцыент перавышае 1,3, пенсію «ўразаюць». А вось стаж пасля прызначэння пенсіі, сцвярджае спецыяліст, не ўлічваецца.

ВАКАНСІЯ ДЛЯ ДЗЯДУЛІ

Чаму нашы землякі працягваюць працаваць і пасля 80 гадоў?

Добра, калі старыя людзі знаходзяць чым заняць сябе дома. Але для некаторых пенсіянераў сама думка — застацца ў адзіноцце ў чатырох сценах — проста няясырныя...

Наш зямляк Віктар Паўлавіч Панкоў прывідае прадпрыемства «Магілёўэнерга» ўсё жыццё. Зараз узначальвае старэйшы музей і, як адзін са стваральшчы супрацоўнікаў, піша кнігу аб гісторыі энергетыкі Магілёўшчыны. І да гэтага часу да яго ў музей не толькі на экскурсію прыходзяць, але і па парадку, і з просьбамі: ён яшчэ многія пытанні вырашыць можа!

— Актыўны лад жыцця паддаўжае жыццё, — гаворыць Панкоў. — Працуюць — значыць, не мяняеш лад жыцця, рэжым, які вырацаваны не адным дзясцятам гадоў. Немалую карысць сваёму прадпрыемству прыносіць раней і прыношу зараз. Працуюць — значыць, адчуваеш сябе карысным для грамадства. А што для чалавека можа быць больш значным?..

А вось Вольга Асіпенка, урач-герыятр Абласнога шпітала інваліднаў ВАР, глядзяць на гэта з пункту гледжання прафесіянала: — Калі чалавек працуе, і гэта не шкодзіць яго здароўю — калі ласка! Але пры самых нярэдка перапынках працаваць, а хутэй, засяцрога ад надыходзячай старасці. Ды і грошы лішня ў сям'і не пашкодзіць, гаворыць ён, бо на цяперашнюю пенсію складаюцца прыкладна 2 тысячы рублёў.

Наталія ВЯСЁЛКІНА.

Пакуль чалавек працуе, ён адчувае сябе лепш, здравей, лічыць медык. Ён працягвае не як у часопісе, што разумовыя здольнасці, таксама, як мускулатура, патрабуюць трэнеркі. І ніякай старчай прыдураваці, склерозу ў думаючага чалавека не будзе...

Шмароку не займаецца спортам, есць «шкодныя» для здароўя прадукты. «Тое, што карысна, — не смачнае, — а мясцоўца Барыс Міхайлавіч. — А чалавек не павінен пазбаўляць сябе здаравення ў жыцці». За тое жыванне і рэбўсы разгадвае, як архі лўзае. Шмат чытае, выбіраючы выключна чыраваны часам класікаў. Сучасны медыцынскія часопісы праглядае не часта — дарага гэта сёння. Хоць яго вопыту, жахуць у цэнтры, для работы і так хапае з лўшкам.

На лўмку Барыса Міхайлавіча, работа пасля 80 гадоў — гэта не паказчык працавітасці, а, хутэй, засяцрога ад надыходзячай старасці. Ды і грошы лішня ў сям'і не пашкодзіць, гаворыць ён, бо на цяперашнюю пенсію складаюцца прыкладна 2 тысячы рублёў.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

ПРЭСТЫЖНАЕ МЕСЦА

Алкатэст для спецыяліста

За два гады ўсе вытворчыя паказчыкі «Пяцігор'я» ўдалося павялічыць удвая. Была закуплена сучасная сельскагаспадарчая тэхніка — яе парк сёння абноўлены поўнасцю.

— Як ні дзіўна, узнікае іншая праблема — кваліфікаваныя кадры, — заўважае намеснік дырэктара па сельгасвытворчасці філіяла «Пяцігор'я» Аляксей Іодка. — І гэта сапраўды надзённае над нас пытанне, якое дасюль канчаткова не ўдалося вырашыць. Калі мы бярэм механізатара, то ён адрозу атрымлівае новую тэхніку. Зразумела, што яе абы каму не даверыць. Даводзіцца дакладна вучыць кожнага чалавека, таму патрабаванні да кандыдатаў

Кар'еру робяць і ў вёсцы

— З дапамогай інвестараў удалося вывесці з заняпаду шэраг гаспадарак, якія проста «лялі» пад цяжарам вялізных даўгоў. Не менш важным з'яўляецца тое, што людзі пачалі зарабляць добрыя грошы. Нярэдкім ужо стаў заробак у 1,5 мільёна рублёў і больш, — расказвае намеснік начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Дзяржынскага раёна выканкама Міхаіл Ларчанка.

За два гады агракамбінат «Дзяржынск» выдаткаваў на развіццё свайго філіяла «Пяцігор'я» больш чым 6 мільёнаў долараў. Сума ўнушальная, аднак такія важкія інвестыцыі ў сельгасвытворчасць новыя гаспадары лічаць цалкам апраўданымі. Канешне, спачатку цяжка разлічваць на вялікі дывідэнд. Адрозу трэба наводзіць парадка. Адначасова з земляробствам пачалі пакрысе «падцягваць» і жывёладоўлю. І нездарма, паколькі, як вядома, «малочныя грошы» — надзейная

Крыніца паступленняў сродкаў.

У гаспадарцы зараз працуюць 22 механізатары. Здавалася б, вельмі нешматліка падраздзялення на такія плошчы. Аднак сапраўднасць без усялякай напругі — тэхніка высокая прадукцыйная. Як сказаў нам Аляксей Іодка, у сезон (на сябу-б, жніве, нарыхтоўцы кармоў) людзі могуць і тысячы долараў за месяц зарабіць. Усё залежыць ад таго, як працуюць. А працаваць тут людзі хочучы і ўмеюць — гэта дакладна. У гаспадарцы ідуць моладзі. Самы Аляксей Іодка 28 гадоў. Раней працаваў у Капыльскім раёне, а пэўны час таму прыехаў у «Пяцігор'я», дзе яго даверылі адказнаму пасадку. Там што на кант кар'ернага росту на вёсцы — гэта таксама зусім не пераборшванне.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

Дзяржынскі раён.

ВЕДЫ — СІЛА

САКРАТАРЫ АСВОІЛІ КАМП'ЮТАРЫ

На курсах павышэння кваліфікацыі пры Гомельскім абласным Савета дэпутатаў і выкананым камітэце скончылася вучоба сакратараў сельскіх, пасялковых і гарадскіх (гарадоў раёйнага падпарадкавання) выканкамаў.

Асновам работы на камп'ютарнай тэхніцы навучыліся тут семдзесят чалавек. А яшчэ, як паведаміў нам загадчык кадравай работы і ўзнагароджаны аблвыканкама Андрэй Захаранка, 198 сакратараў прайшлі навучанне на раённым узроўні. Гэта ў значнай ступені аблегчыць ім работу.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

КАЛОДЗЕЖ У ЗОНЕ РЫЗЫКІ

Аб тым, што вада — гэта вельмі сур'ёзна і ставіцца да яе спажывання трэба адпаведна, у чарговы раз наядуна нагадала ААН. Яна прапанаваў структуру ФАО — сусветнай арганізацыі па харчаванню — звярнуцца да ўсіх жыхароў планеты з заклікам навучыцца лічыць кожную кроплю вады.

Такая пазіцыя абумоўлена тым, што па папярэднім разлікам ААНашчых экспертаў, у 2025 годзе 1,8 млрд чалавек будучы жыць у краінах і рэгіёнах з абсалютным дэфіцытам вады. А дзве трэці насельніцтва Зямлі — ва ўмовах абмежаванага забеспячэння ёю.

Каб звярнуць на праблему ўвагу на міжнародным і мясцовым узроўнях, вырашана сёлета правесці Суветны дзень вады (адзначаецца 22 сакавіка) пад дэвізам згуртавання сіл і намаганняў дзеля пераадолення яе дэфіцыту. Бо нават жыхары асобных раёнаў многіх краін (у тым ліку і нашай), дзе прэснай вады яшчэ наядуна было дастаткова, зараз пачынаюць сутыкацца з яе недахопам.

Сельская гаспадарка — самы галоўны спажывец водных рэсурсаў у сусветным маштабе. На долю гэтай галіны прыходзіцца каля 70 працэнтаў усяго аб'ёму прэснай вады з рак, азёр, водных артерый і ваданосных слаёў.

Ці паўсюдна ў нас прымаюцца канкрэтныя крокі па ашчаднаму спажыванню вады? На жаль, не. Многія ставяцца да яе як да нечага дармавога ці амаль бясплатнага. І што самае сумнае — як да бясконцага рэсурса. А колькі страчана з-за няспраўных вузлоў, тых жа кранаў, іржавых труб...

Ужо нярэдка становіцца небяспечным для здароўя піць ваду з калодзежа, дзе спецыялісты ўсё часцей знаходзяць небяспечныя для арганізма чалавека рэчывы. Згодна з вынікамі лабараторных даследаванняў, сёння далёка не ва ўсіх калодзежах вада адпавядае ўстаноўленым нормам.

Праблема ў тым, што ў вёсках і пасёлках няма каму грунтаўна ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі займацца абслугоўваннем артэзіанскіх свідравін, калодзежаў. Там

далёка не заўсёды халодная вада з'яўляецца якаснай. Многія калодзежы размешчаны не ў самых лепшых для захавання чысціны вады месцах — звычайна каля дарог ці побач з гаспадарчымі пабудовамі, хлявамі для жывёлы і птушкі. Так бывае зручна. Але калодзеж павінен знаходзіцца на пэўнай адлегласці ад месца ўтрымання жывёлы, каб сцёкі не трапілі ў ваду.

Сёння працягваецца актыўная аўтамабілізацыя краіны. Усё больш машын рухаецца і па вясковых дарогах. Шкодныя выкіды рухавікоў асядаюць каля калодзежаў і затым, пасля моцнага дажджу, разам са сцёкамі прасочваюцца туды, асабліва калі калодзеж свеечасова не адрамантаваны.

Пры гэтым трэба мець на ўвазе, нагадаючы спецыялістам міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, што якаснай і смачнай вады ў калодзежы будзе пры ўмове яе рэгулярнага забору — гэта 20—30 працэнтаў ад аб'ёму вады ў калодзежы. А калі ў дзень бярэць адно—два вядры, то вада аднаўляецца вельмі марадна, здараецца, застойваецца і паступова псуецца. Прычым, кожны калодзеж мае свае асаблівасці і таму вельмі даражэ было б час ад часу браць з яго ваду на аналіз.

Толькі агульнымі намаганнямі дзяржавы, мясцовых органаў улады, размешчаных на тэрыторыі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці і пры самым актыўным удзеле насельніцтва можна будзе з часам наладзіць нармальнае водаспажыванне. А стварэння пры сельскіх Саветах брыгады па абслугоўванню сістэм водазабеспячэння, у тым ліку калодзежаў, павіны стаць важнай складовай жыццезабеспячэння на вёсцы.

Ляанід ТУГАРЫН.

На выніках мінулага года Віцебская вобласць апынулася на другім месцы пасля Мінскай па колькасці канфіскаванай незаконнай алкагольнай прадукцыі: арганізацыя хавы правапарадку канфіскавана больш за 200 тон «зелля».

Паводле слоў начальніка ўпраўлення прафілактыкі УУС Віцебскага аблвыканкама Рышарда Малеца, у пытанні прафілактыкі алкагалізму павінна быць больш канкрэтнай работы і менш фармалізму. У вясковай мясцовасці ў ім змагацца «прасцей», калі старшыні сельскіх Саветаў, кіраўнікі гаспадарак і прадстаўнікі мясцовага насельніцтва працуюць у гэтым накірунку. Дзякуючы прафілактычным мерапрыемствам, на Віцебшчыне колькасць цяжкіх цялесных пашкоджанняў знізілася на 14 працэнтаў, а забойстваў стала менш на 17 працэнтаў.

Выпадкі, калі міліцыя цесна супрацоўнічае з прадстаўнікамі грамадскай ці барацьбе з «зялёным змеем», ёсць. На жаль, іх няма. Гэта Копысь Аршанскага раёна, Шапелчына — Віцебскага, добра пастаўленыя справы на Пастаўшчыне. Тут гэтак званыя саветы па прафілактыцы працуюць не для справядзачы. Калі старшыня сельгаспрадпрыемства кадырэў п'яніц, калі яны на працягу года не пачынаюць зноў піць, кошт кадырэвання (120—130 тысяч беларускіх рублёў) потым не вылічваецца з іх заробку — такія фак-

ты гавораць аб зацікаўленасці ў выніку не толькі на словах. Няўгледна патраціць грошы на тое ж кадырэванне, каб потым атрымаць прыбытак ад добра працуючых цярозьных людзей?

— Цяпер у вёсцы ў саветах па прафілактыцы працуюць людцы паважаныя, якія рэальна могуць паўплываць на гультаёў, — расказвае Рышард Малец. — Як было раней? Выбіралі ў такія саветы загадчыку клуба, бібліятэкара, амаль што не піянерважатаў... І вось увечце, менавіта гэтыя жанчыны павінны бы-

лі выклікаць для прафілактычных сустрэч хранчых алкаголікаў! Цяпер гэтай справай займаецца старшыні сельскіх Саветаў, кіраўнікі гаспадарак, устанавы інспектары міліцыі, агульнаўчы ўрачы медыцынскіх устаноў, дырэктары школ, — тыя, хто, адпаведна сваёй пасадзе, могуць знайсці свой падыход да «цяжкіх» дарослых...

Афіцыйна ў Прыдзвінскім краі знаходзіцца на ўліку больш за 25 тысяч грамадзян, што хранчаны ўжываюць спіртное. Рэальна іх значна больш. Толькі з верасня мінулага года ў бальніцы Віцебшчыны з дзягнаным «таксічным гепатытам» былі шпіталізаваны больш за 220 чалавек. Крыніца паступленняў спірту — суседзіна з Віцебшчынай рэгіён Расійскай Федэрацыі. Сумна вядома, «Максімка», «Кірушка» і іншыя вадкаці на аснове спірту гіганцкімі партыямі прывозіць у нашу краіну. Пры гэтым да 5 літраў кожны жадаючы можа ўвесці легальна.

Цікавы медыцынскі факт, аб якім мала хто ведае. Ад таксічнага гепатыту можна памерці не толькі ў выпадку, калі ўзрў сур'ягатны алкагольны прадукт. Спецыялісты прыйшлі да высновы, што калі пастаянна п'еш гарэлку і г.д., печань можа не вытрымаць і праз некалькі гадоў вышэйзванана цяжкая хвароба гарантаваная. Так што «прафілактычныя 100 грамаў гарэчкі» штодзень, якія ўжываюць нават не алкаголікі, могуць каштаваць жыцця.

У лязчэбна-працоўныя прафілактычныя ў 2006 годзе было адпраўлена больш за 640 жыхароў Віцебшчыны (на 120 больш, чым у 2005). Туды, як сцвярджаюць прадстаўнікі праваахоўных органаў, накіроўваюць у першую чаргу тых, каму не проціпаказана па стану здароўя такая прафілактыка. Цяжка хворыя ў ЛПП звычайна не трапляюць. Стараюцца адправіць у такія ўстановы «праблемных членаў грамадства», ад якіх «няма спакойнага жыцця» сваякам, суседзям, аднавяскоўцам.

Зараз працягваецца дыскусія на тэму: ці трэба забараніць распіваць піва на вуліцах. У Віцебскай вобласці толькі ў По-

лацку гарадскія ўлады сказалі «вулічнаму» піву — «не». І ў выніку чысцей стаў горад, ды і нецвярозых хлопцаў і дзяўчат на вуліцах стала менш. Думаецца, мясцовым уладам іншых населеных пунктаў нядарна было б пайсці па гэтым шляху...

Аніманія «гарачая лінія», па якой можна паведаміць аб фактах незаконнай рэалізацыі спіртнога ў вобласці, працуе эфектыўна. Так, у 2006 годзе патэлефанавалі больш за 2000 чалавек, і прыкладна ў 35 працэнтах выпадках інфармацыя пацвердзілася. Нярэдка аніманія проста з помсты вырашалі «навесці» міліцыю на знаёмых, якія на самай справе не распіваць судоўжалі гарэлку. Усяго летась былі знішчаны каля 250 самагонных апаратаў, 15 падпольных міні-заводаў па вытворчасці суратнага алкаголю.

Ужо калі піць, дык тое, што паранульна менш адбываецца на здароўі і рэалізацыя праз афіцыйны гандаль. Галоўнае — ведаць меру. А яшчэ — лепш не забываць аб шкодзе алкаголю.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НЕ БЫЛО. НЯМА. АЛЕ БУДЗЕ

(Заканчэнне

Васіль ЖАРКО:

«У рабоце са зваротамі грамадзян трэба выкараняць абьякавасць і цяганіну»

Беларусь на сёння лідзіруе ў свеце як па ўзроўню шпіталізацыі насельніцтва, так і па колькасці наведванняў урачоў. Па выніках мінулага года на кожнага беларуса прыйшліся 3 ложка-дні і 12,7 наведвання ўрачоў (без уліку арганізацый ведамаснай медыцыны). Аб гэтым паведаміў на калегіі, дзе паддзеліліся вынікі дзейнасці медыцынскай галіны за 2006 год, міністр аховы здароўя нашай краіны Васіль ЖАРКО.

Як зазначыў у сваім выступленні міністр, выдаткі на стацыянарную дапамогу ў нас пераўшыюць выдаткі на амбулаторна-паліклінічную дапамогу, хоць паводле медыцынскай статыстыкі, лічэнне 80 працэнтаў усіх захворванняў распачынаецца і завяршаецца менавіта на ўзроўні першага зняў. У сусветнай медыцынскай практыцы бальнічная сетка зарыентаваная пераважна на актыўнае каротка-тэрміновае лячэнне вострых выпадкаў захворванняў. Услед за гэтым выкарыстоўваюцца розныя варыянты далечвання, рэабілітацыі, аказання медыка-сацыяльнай дапамогі, уключаючы медыцынскі патранаж пацыентаў у хатніх умовах.

Сёння асноўная нагрузка прыпадае ў айнак сістэме аховы здароўя на амбулаторна-паліклінічнае зняў, пры гэтым у частковасці тэрапеўты і педыятры складаюць толькі восьмую частку ад агульнай «арміі» ўрачоў. Увогуле ўкамплектаванасць паліклінік спецыялістамі застаецца нізкай. У найбольшай ступені кадравы голад адчувае сталіца, дзе ўкамплектаванасць гарадскіх паліклінік складае толькі 65 працэнтаў па фізічных асобах, а каэфіцыент сумарнальнасці таксама адзін з самых высокіх.

— Неабходна рэгулярна аналізаваць структуру наведванняў паліклінік з улікам уроставай катэгорыі пацыентаў. Трэба аказаваць насельніцтву максімум дапамогі пры мінімуме наведванняў урачоў, а зусім не наадворот, — падкрэсліў міністр. — Максімум увагі ўдзяляецца першаасноўнаму зняўу: трэба правесці яго перааснашчэнне, укараніць там новыя формы работы, дабавіць вырашэння сацыяльных пытанняў для прыцягнення ў гэту службу спецыялістаў.

Сітуацыя з тэхнічным аснашчэннем арганізацый аховы здароўя, паводле слоў Васіля Жарко, застаецца складаная. 80 працэнтаў медыцынскай тэхнікі маюць тэрмін эксплуатацыі больш за 10 гадоў, у тым ліку 36 працэнтаў — больш за 20 гадоў. Сёння шмат надзей звязваюцца з імпартызамішчэннем і рэалізацыяй дзяржаўнай праграмы распрацоўкі і вытворчасці медыцынскай тэхнікі і вырабаў медыцынскага прызначэння.

Агульная смертнасць насельніцтва знізлася ў 2006 годзе на 2,4 працэнта, а колькасць ванароджаных павялічылася на 6,4 працэнта. Удалося забяспечыць далейшае зніжэнне смертнасці немаўлят, смертнасці дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў, мацярняй смертнасці, пасляперароднай лятальнасці пры вострай хірургічнай паталогіі, смертнасці ад туберкулёзу, сардэчна-сасудзістай і анкалагічнай захворванняў. Паказчык пяцігадовай выжывальнасці дзяцей са злаякаснымі новаўтварэннямі, што праходзіць лячэнне ў РНПЦ дзіцячай анкалогіі і гематалогіі, складае 72 працэнта (гэта другое месца ў Еўропе (у пачатку 90-х гадоў ён не перавышаў 10—15 працэнтаў)).

На мерапрыемствы па выкананню Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі былі выдаткаваны 254,2 млрд рублёў бюджэтных сродкаў, што складае 175 працэнтаў ад плана. Колькасць амбулаторных павялічылася на 15 адзінак, а бальніц сястрынскага догляду — да 104. Поўнасцю залучыліся капітальныя рамонтныя элементы раканструкцыі на 113 аб'ектах аховы здароўя, размешчаных у аграаралогіі.

— Сёлетня завяршаецца тэрмін папярэдняй канцэпцыі развіцця аховы здароўя. У сувязі з гэтым я чакаю ад кіраўнікоў арганізацый аховы здароўя і медыцынскай грамадскасці больш актыўнай пазіцыі ў фарміраванні далейшай стратэгіі развіцця галіны, — заявіў Васіль Жарко. — Мадэрнізацыя аховы здароўя немагчыма без укаранення камп'ютарнай інфармацыйнай тэхналогіі. Таму мы абавязаны наладзіць падрыхтоўку кваліфікаваных спецыялістаў па медыцынскай інфарматыцы, паслядоўна ўкараняць у арганізацыі аховы здароўя электронныя дакументазвароты, у тым ліку і электронныя медыцынскія карты пацыентаў, шырока выкарыстоўваць Інтэрнэт-рэсурсы. Відэаочна, што ўсе канцэптуальныя пытанні патрабуюць фарміравання сучаснай навукова-педагагічнай школы ў галіне арганізацыі і эканоміі аховы здароўя, падрыхтоўкі спецыялістаў, якія ведаюць дзеючы ў свеце мадэлі аховы здароўя і тэндэнцыі ў развіцці сусветнай медыцыны.

Надзея **НИКАЛЕВА.**



Выпуск № 4 (17)

Графік «гарачай» лініі ўпраўлення аховы здароўя Мінблвыканкама (220-20-25)

27 лютага
9.00—12.00 — галоўны хірург ўпраўлення аховы здароўя Анатоль Аркадзевіч МАРЫНІН.

14.00—17.00 — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласной клінічнай бальніцы Анатоль Іванавіч СЯДЫХ.

6 сакавіка
9.00—12.00 — загадчык сектара лячэбна-прафілактычнай дапамогі даросламу насельніцтву, галоўны тэрапеўт ўпраўлення аховы здароўя Таіса Уладзіміраўна БАРАВВАЯ.

14.00—17.00 — галоўны ўрач Мінскага абласнога працітуберкулёзнага дыспансэра Андрэй Пятровіч МІЦЬКО.

13 сакавіка
9.00—12.00 — галоўны ўрач Мінскага абласнога псіханеўралогічнага дыспансэра Таццяна Фёдаруна МАРТЫНАВА.

14.00—17.00 — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласной клінічнай бальніцы Яраслаў Леанідавіч ПЕРАЛЫГІН.

20 сакавіка
9.00—12.00 — загадчык арганізацыйна-метадычнага, кансультацыйнага аддзела Мінскага абласнога наркалагічнага дыспансэра Вячаслаў Уладзіміравіч САЛАДУХА.

14.00—17.00 — загадчык аргметадкабінета Мінскага абласнога скурна-венералагічнага дыспансэра Вячаслаў Іванавіч РОСЛІК.

27 сакавіка
9.00—12.00 — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы Алена Леанідаўна БОГДАН.

14.00—17.00 — галоўны ахуар-гінеколаг ўпраўлення аховы здароўя Марына Аляксандраўна ШКРОБ.

Інфарм-укол

У пошуку ВІТАМІНУ С

Фрукты. Ніякі сок не заменіць свежага фрукта. Але большасць пладоў страчвае вітамін С літаральна праз 1—2 месяцы захоўвання, інакш кажучы, яшчэ да пачатку зімы. Толькі тыя, у каго моцная скурка, захоўваюць яго намнога даўжэй. Таму запас гэтага вітаміну ў цытрусавых вылучаюцца асабліва трываласцю.

Ягады. Яны самыя пясчотныя, доўга ў свежым выглядзе не захавашае. Варта іх замарозваць, сушыць, перасыпаць цукрам, рабіць варэнне і джэм. А зімой — варыць морсы і кампаты. Каб захавашаць яго мага больш вітамін С, ягады пагрукціць адразу ў кіпячую ваду.

Агародні. Вучоўня сцяврджаюць: «Без гародніны няма стрававання». У сярэднім чалавек павінен з'есці ў дзень каля 500—700 г рознай гародніны (без уліку бульбы). Трэба ўлічваць, што вітамін С — растваральны, таму падчас варкі гародніны ён пераходзіць у ваду.

ПАЦЕРКІ ЗДЫМАЮЦЬ СТЭС

Стрэс — гэта абарончая рэакцыя нашага арганізма на любую нестандартную сітуацыю. І вельмі важна ўмець не толькі трымаць удары лёсу, але і аказаваць сабе хуткую дапамогу, інакш кажучы, пераключэнне.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

У першую чаргу дапамагае правільнае дыханне. Неглыбока (на лік «тры») удыхае і глыбока («два», «чатыры») выдыхае. На ўдых вылучаецца, а пры выдыху улігваецца жывот. Такі тып дыхання паляпшае кровазварот лёгкіх і сэрца, здымае ўнутранае напружанне. Карысна таксама пачатку паслядоўна, а потым адначасова расслабляць мышцы лёба, твару, шыі, плечавога пояса, спіны, акрамя гэтага, вучоўня-рэфлексатэрапеўты сцяврджаюць, што скаржтаваць свой эмацыянальны стан можна з дапамогай пацерак. Гэта адбываецца таму, што нервовыя канчаткі ў кончыках пальцаў звязаны з мазгавымі цэнтрамі. Калі ў дадатак да вялікага пальца ў вас працуе ўказальны, абліччаецца галаўны боль, выроўняецца дыханне. Калі сярэдні — адступіць нэглі і дэпрэсія.

НЕ ЧАКАЦЬ «ВАЛАСАПАДУ»

Аблысенне (па-навуковаму «алапецыя») — паталагічнае выпадзенне валасоў. Гэта сур'ёзная псіхалагічная праблема не толькі для сучасных мужчын, але і для жанчын. Хоць наяўнасць валасоў на галаве не з'яўляецца жыццёвай неабходнасцю для існавання чалавека, усё ж яны маюць важнае значэнне для псіхічнай раўнавагі, бо гэта найбольш прыметная частка нашай знешнасці. Валасы заўсёды лічыліся сімвалам жыццёвай сілы і энергіі. І сёння, на думку жанчын, доўгія пышныя кудзеры, якія становяцца ўсё больш рэдкасцю, прыцягваюць увагу мужчын не менш, чым прыгожая фігура. Сярод мужчын жа існуе меркаванне, што па сіле перажыванняў... толькі страх перад імтэнцый перасягае страх аблысцення.

Аблысенне, канешне, не канец свету, аднак прычыны для хваляванняў ёсць. Здароўе валасоў залежыць перш за ўсё ад агульнага стану арганізма іх уладальніка. Котарыя зкарэкачы прычыны, якія правакуюць аблысенне ў мужчын і жанчын, на першае месца можна паставіць гарманальныя захворванні (жанчынам варта звярнуць увагу на полікістоз яечнікаў); пасля гарманальных хвароб асноўнымі фактарамі, якія вылікаюць выпадзенне валасоў, трэба лічыць спадчыненнасць (пераважна ў мужчын) і стрэс (пераважна ў жанчын). Сюды ж варта дадаць наступствы апраменьвання або хіміятэрапіі, што праводзіцца пры пэўных захворваннях. Цыгарэты, алкаголь — для валасоў гэта таксама шкодна.

І яшчэ адзін вораг пышнай шваляры — хуткарстваральная кава (менавіта растваральная, а не ў зярнятах). Рэчывы, якія змяшчаюцца ў ёй, паруючыя салавыдзяленне скуру галавы. А гэта прыводзіць да таго, што валасы выглядаюць тлустымі, нават калі мыць іх кожны дзень, і ў рэшце рэшт — выпадаюць.

У адпаведнасці з нармальным цыклам росту валасы выпадаюць і вырастаюць зноў на працягу ўсяго жыцця чалавека. Калі выпадае да 150 валасоў у суткі — гэта ў межах нормы. Калі больш — варта задумвацца.

Каб валасы раслі добра, арганізму патрэбны бялок, вітаміны, мікрэлемэнты: калій, магній, цынк, крэмій. Неабходна наладзіць нармальнае паўнацэннае харчаванне, увесці ў рацыён сою, бабы, кабакі, патысоны і баклажаны. Для ўмацавання і росту валасоў варта есці нашча кашу з аўса, запраўленую мёдам і тоўчаным фундукам. Належную колькасць вітамінаў і мінералаў можна дабаць, ужываючы полівітаміны і харчовыя дабаўкі.

Для маскіроўкі ранніх стадыяў аблысення выкарыстоўваюцца шампуні, сродкі для ўкладкі валасоў, якія павялічваюць аб'ём і пышнасць прычоскі. Прымяняецца нарошчванне валасоў: іх наклеіваюць на тыя, што не выпалі, або прама на скуру галавы спецыяльным клеём. Да хірургічных метадаў барацьбы з аблысеннем адносіцца метад трансплантацыі, калі з непаходжанага валасянога покрыва пераносяць участкі ткіакі з валасамі ў месцы аблысення. Існуюць і спецыяльныя леквавыя сродкі ад аблысення, але падбіраць іх для сябе і прымяняць неабходна толькі пасля кансультацыі з урачом.

Пры першых прыкметах пагаршэння стану валасоў можна папробаваць простыя і даступныя ўсім рэцэпты фітатэрапіі.

Калі скура галавы і валасы вельмі сухія, алопакаваць іх некалькі разоў у тыдзень адварамі з насення лёну або кораня алтэй, а пры павышанай тлустасці — выкарыстоўваць па чарзе адвары зявэробу і шапфэю. У хатніх умовах можна прыгатаваць такі алопакавальнік: змяшаць 1 шклянку свежых веткаў рамонку (або 1/2 сухіх), лупіну ад жоўтага апельсына, 1 шклянку ялычнанага воцату, 2 шклянкі вады. Паставіць сумесь на слабы агонь,

зняць праз 6—8 хвілін. Ахаладзіць. (Ялычны воцат пазбавіць скуру галавы ад мёртвых клетак, папярэджвае чыўненне перахці. Сумесь рамонку і апельсына робіць валасы мяккімі і бліскучымі.)

Пры выпадзенні валасоў рэкамендуецца наступныя адвары для ўжурання ў скуру галавы:

■ 2 ст. лыжкі здробненага кораня цыкоры звычайнай на 400 мл вады;

■ 2 ст. лыжкі здробненага лісця і 50 г пладоў рабіны звычайнай на 400 мл вады;

■ сумесь аэру і каранёў лопуху (з разліку па паўтары лыжкі кожнай здробненай сыравіны на 0,5 л кіпення);

■ 2 ст. лыжкі размарыну па класці ў змаленаваную каструлю і заліць 2 ш. калоднай вады. Паставіць на маленькі агонь і кіпаціць 15 хвілін. Зняць з агню, даць настаяць 15 хвілін;

■ кожны вечар уціраць у скуру галавы моцнае піва на працягу 5—10 хвілін. Даць валасам высыхнуць. Праз 40—60 хвілін ападуць іх настоем крапівы дудкоўнай (1 ст. лыжкі здробненага лісця заліць шклянкай гатаванай вады, настаяць 10 хвілін);

■ масіраваць скуру галавы соллю на працягу 15 хвілін;

■ лісце крапівы — 1 частка, лісце паделу — 1 частка: 6 ст. лыжак сумесі заліць 1 л гатаванай вады, настаяць 30 хвілін; прымяняць для мыцця галавы;

■ 3 ст. лыжкі лісця магноліі заліць 1 л кіпення, шчыльна закрывіць і пакінуць на суткі, працадзіць; прымяняць раз у тыдзень для мыцця галавы.

Зразумела, цудадзейнага рэцэпта для лячэння аблысення няма, бо прычына яго ў кожнага чалавека можа быць рознай. Таму адзінае, што можна парамаандаваць, гэта не чакаць «валасападу», а па магчымасці больш старанна даглядаць свае валасы і сацьчы за сваім здароўем.

Падрыхтавала **Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.**

Конкурс прыпевак

«...Як без меры, дык абліца можна й чыстаю вадою»

Ну вось і прыйшоў час лютаўска-мартаўскіх святкаванняў, да якога наш конкурс на антыалкагольную прыпеўку будзе, думаем, вельмі нават дарчы. Нездарма мы і ў загаловак вынеслі карысную заўвагу наконт умення святкаваць (аўтар яе Мікола Камароў). Есць людзі, якія лічаць, што нельга ніколі, ёсць такія, якім цяпер ужо і сапраўды ніколі нельга. І дай ім Бог, і дапамажыце ім людзі гэтага трымацтва. Для астатніх жа важна ведаць меру. Каб радасць не пераўтварылася ў гора, вяселюць — у трагедыю. Вінушам усіх, хто даслаў нам свае прыпеўкі, а таксама тых, хто іх чытае і спявае, і з мінулым святкам мужчынскім і з надыходзячым святкам жаночым! Жадаем моцнага здароўя вам і вашым блізкім! Натхнення, цвярозага розуму і дабрабыту!

І дасылайце нам свае трапныя чатырохрадкоўі, бо мудрыя людзі кажуць, што смех — самае добрае ляркатава. **Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.**

Мікола КАМАРОЎ, г. Мінск:

Вось шанце Вадаляе —
Есць гарэлка к любяем.
Нарадзіў хто пад Ракам —
Дык заіздросна небаракам!

Прымудраюцца ў нас людзі —
Кожны п'е на свой манер.
Нехта любіць «браць на крудзі»,
Нехта — «ўкінуць за куўнер».

Не пастеў купіць вацоўку,
Рукавіцы ў кірзачы,
Пахваліў сусед абноўку,
Патрабуе — замачы!

Кажуць, грошы аб'яднаюць,
Не дзіелі б вайноў,
Нашы п'яніцы яноаюць
Іх штодня калі піюць.

Абабраў, як змагі
Некалі сяняства,
Адарвалі ад зямлі —
Пачалася п'янства.

Іван БЯЛЯЎСкі, в. Вішнёва Сморгонскага раёна:

Бацька сыну дом паставіў,
Толькі жыць і прыляваць.
Дом прапіў той неўзабава,
І падаўся бамжаваць.

Лідзя ФАРБОТКА, в. Пруды Стаўбіоўскага раёна:

Перастроўні жыццё:
Заўзалеў і бабы.
Як нап'юцца, распаўзуцца,
Нібы тыя жабы.

Спортнам жонка занялася,
Даспадобы — зонкі.
Аблятае хоць дзве вёскі —
Знойдзе самазонкі.

А мой мілы мужычок
Крыху каналаты,
Нап'яўся як каток,
Ледзь прыйшоў дахаты.

Мая жонка-эканомка,
Эканоміць на ядзе.
Ледзь святко, віцца пацягне,
І льячыць у лебядзе.

Захварала мая жонка,
Прасіць наіцрана.
Я «сьвухі» ёй падаў,
Трыся хоць да рання!

Браніслаў МАРОЗ, г. Міёры:

Кожны дзень, нібыта князь,
«Мыўся ў лазні» дзядзька Ясь.
Нёс ён з лазні на плычак
Самагон у гарлячак.

Быў учора ў я сяцяк,
А сявоння — «ох» ды «ах».
Яшчэ ён з лазні на плычак
Іх замельку... Парыць косці.

Стаў гарэлку піць наш Ціт,
Каб палешчыць апетыт,
Тройчы піў я штодзень, —
Стаў хадыць цяпер, як цень.

Быў Сцяпаных хыхар сядомы —
Кееткі ён расійскі ў дому.
А прапоўз п'яны Кузьма —
Кеетак тых даўно няма.



белагпропромбанк

т р а д и ц и и б у д у щ е г о

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления
по ценным бумагам Главного
управления Министерства финансов
Республики Беларусь по г. Минску
В.Н.Омельянович
«30» января 2007 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагпропромбанк»
«16» января 2007 г., № 1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**об открытой продаже облигаций
открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» шестого выпуска для физических лиц**

1. Наименование эмитента:
открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (ОАО «Белагпропромбанк»),
адрес: г. Минск, ул. Дзержинского, 30, тел.: (8-017) 228 53 01.

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11 февраля 1991 г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 г., регистрационный № 20. Устав Открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» утвержден общим собранием акционеров 11 февраля 1991 г. (протокол № 1).

ОАО «Белагпропромбанк» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Беларусь, а также Уставом Банка.

Банк является универсальным, входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья.

ОАО «Белагпропромбанк» осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3. Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01. Электронный адрес E-mail: info@belapb.by

4. Основные виды и срок деятельности эмитента.

Основной целью деятельности Банка является извлечение прибыли и ее распределение между акционерами Банка.

Банк осуществляет банковскую деятельность с целью развития производственных и товарно-денежных отношений в агропромышленном комплексе и экономике Республики Беларусь, а также содействия интеграционным процессам в сфере межгосударственных финансовых отношений.

Для достижения целей, определенных Уставом, ОАО «Белагпропромбанк» на основании полученного специального разрешения (лицензии) и в соответствии с правилами и в порядке, установленными Национальным банком Республики Беларусь, имеет право осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- открытие и ведение счетов в драгоценных металлах;
- осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;
- валютно-обменные операции;
- купля-продажа драгоценных металлов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты);
- выдача банковских гарантий;
- доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
- инкассация наличных денежных средств, платежных инст-рукций, драгоценных металлов и иных ценностей;
- выпуск в обращение банковских пластиковых карточек;
- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета;
- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
- предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
- перевозка наличных денежных средств, платежных инст-рукций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Банк вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме;
- доверительное управление драгоценными металлами;
- операции (сделки) с драгоценными металлами;
- лизинговую деятельность;
- консультационные и информационные услуги;
- выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами;
- страховое посредничество;
- реализацию лотерей;
- гражданско-правовые сделки.

Банк осуществляет следующие виды деятельности на основании лицензий:

- а) Республиканского органа государственного управления рынком ценных бумаг на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;
- б) Министерства внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению безопасности юридических и физических лиц;
- в) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

- деятельность в области промышленной безопасности;
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
- г) Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей;

- д) Министерства связи Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области связи;
- е) Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь на право осуществления деятельности по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи.

Виды деятельности Банка в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности Республики Беларусь (коды):

- 65121 Деятельность коммерческих банков;
- 65210 Финансовый лизинг;
- 67130 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- 67201 Страховое посредничество;
- 67209 Иная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением;
- 70110 Подготовка к продаже недвижимого имущества;
- 70120 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 70200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Показатели	По состоянию на:	
	01.01.2006	01.10.2006
Прибыль, млн. руб.	27233,6	51855,4
Рентабельность, %:		
-отношение прибыли к собственному капиталу	2,6	4,0
-отношение прибыли к средним активам	1,0	1,3

6. Объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Объем эмиссии облигаций составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 7 500 (Семь тысяч пятьсот) дисконтных облигаций.

Серия ОББ, номера 000001 — 007500.

Вид облигаций — дисконтные, документарные, на предъявителя. Облигации выпускаются в виде отпечатанных на бумаге бланков.

7. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации — 200 000 (Двести тысяч) белорусских рублей.

8. Начальный срок открытой продажи облигаций.

Дата начала выпуска облигаций «05» марта 2007 года.

9. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Продажа (первичное размещение) облигаций производится филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» после опубликования заверенной управлением по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску Краткой информации об открытой продаже облигаций шестого выпуска ОАО «Белагпропромбанк» в течение 1 (Одного) года с 05 марта 2007 года по 04 марта 2008 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк». Первичное размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны внести наличным либо перечислить в ОАО «Белагпропромбанк» в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица — резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

10. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций — 2 (Два) года с 05 марта 2007 года по 04 марта 2009 года.

11. Срок и порядок погашения облигаций.

Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 05 марта 2009 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению. **Досрочное погашение облигаций не производится.**

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12. Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.

Доходом по облигации является дисконт (разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения облигации), установленный из расчета 11 (Одиннадцати) процентов годовых со дня продажи облигации по 04 марта 2009 г. включительно.

Цена размещения (продажи) одной облигации устанавливается ежедневно. Расчет стоимости облигаций на каждый день осуществляется по формуле:

$C_n = N / (1 + P \cdot K1 / (365 \cdot 100) + P \cdot K2 / (366 \cdot 100))$, где:

N — номинал облигации;
P — доходность, устанавливаемая при выпуске облигации (11 %);
K1 (K2) — количество дней, оставшихся до погашения облигации в невисокосном (високосном) году.

Выплата дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» одновременно, при погашении облигаций при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

13. Условия отказа в продаже облигаций.

В продаже облигаций может быть отказано при непредставлении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, справки налогового органа о представлении декларации об источниках денежных средств, вносимых в счет оплаты приобретаемых облигаций и других необходимых документов. Операции с облигациями, подлежащие особому контролю в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, осуществляются при условии предъявления физическим лицом, совершающим операцию, документа, удостоверяющего личность.

14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете продажи облигаций.

При отказе от шестого выпуска облигаций (запрете продажи) банк публикует данную информацию в периодическом печатном издании, где была размещена Краткая информация об открытой продаже облигаций, в течение 7 дней со дня получения уведомления о приостановке или решения о запрете проведения открытой подписки на ценные бумаги. Банк возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

15. Место и время ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.

С более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк», в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов ОАО «Белагпропромбанк» и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-05-00, 27-05-54
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 36-96-69
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 70-03-06, 70-02-92
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 52-64-76
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 22-13-83, 22-99-68
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-67, 209-77-69
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 228-57-19, 228-59-04
г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел.: (8-017) 218-58-35, 218-58-37

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагпропромбанк» Г.А. Сисоев

Главный бухгалтер
ОАО «Белагпропромбанк» М.А. Шаповалова



белагпропромбанк

т р а д и ц и и б у д у щ е г о

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления
по ценным бумагам Главного
управления Министерства финансов
Республики Беларусь по г. Минску
В.Н.Омельянович
«30» января 2007 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагпропромбанк»
«16» января 2007 г., № 1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**об открытой продаже облигаций
открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» седьмого выпуска для физических лиц**

1. Наименование эмитента:
открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (ОАО «Белагпропромбанк»),
адрес: г. Минск, ул. Дзержинского, 30, тел.: (8-017) 228 53 01.

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11 февраля 1991 г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 г., регистрационный № 20. Устав Открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» утвержден общим собранием акционеров 11 февраля 1991 г. (протокол № 1).

ОАО «Белагпропромбанк» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Беларусь, а также Уставом Банка.

Банк является универсальным, входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья.

ОАО «Белагпропромбанк» осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3. Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01. Электронный адрес E-mail: info@belapb.by

4. Основные виды и срок деятельности эмитента.

Основной целью деятельности Банка является извлечение прибыли и ее распределение между акционерами Банка.

Банк осуществляет банковскую деятельность с целью развития производственных и товарно-денежных отношений в агропромышленном комплексе и экономике Республики Беларусь, а также содействия интеграционным процессам в сфере межгосударственных финансовых отношений.

Для достижения целей, определенных Уставом, ОАО «Белагпропромбанк» на основании полученного специального разрешения (лицензии) и в соответствии с правилами и в порядке, установленными Национальным банком Республики Беларусь, имеет право осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- открытие и ведение счетов в драгоценных металлах;
- осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;
- валютно-обменные операции;
- купля-продажа драгоценных металлов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты);
- выдача банковских гарантий;
- доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
- инкассация наличных денежных средств, платежных инст-рукций, драгоценных металлов и иных ценностей;
- выпуск в обращение банковских пластиковых карточек;
- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета;
- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
- предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
- перевозка наличных денежных средств, платежных инст-рукций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Банк вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме;
- доверительное управление драгоценными металлами;
- операции (сделки) с драгоценными металлами;
- лизинговую деятельность;
- консультационные и информационные услуги;
- выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами;
- страховое посредничество;
- реализацию лотерей;
- гражданско-правовые сделки.

Банк осуществляет следующие виды деятельности на основании лицензий:

- а) Республиканского органа государственного управления рынком ценных бумаг на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;
- б) Министерства внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению безопасности юридических и физических лиц;
- в) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

- деятельность в области промышленной безопасности;
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
- г) Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей;

- д) Министерства связи Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области связи;
- е) Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь на право осуществления деятельности по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи.

Виды деятельности Банка в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности Республики Беларусь (коды):

- 65121 Деятельность коммерческих банков;
- 65210 Финансовый лизинг;
- 67130 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- 67201 Страховое посредничество;
- 67209 Иная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением;
- 70110 Подготовка к продаже недвижимого имущества;
- 70120 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 70200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Банк вправе осуществлять производственную деятельность только для собственных нужд.

Срок деятельности ОАО «Белагпропромбанк» не ограничен.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагпропромбанк» за отчетный год и квартал, предшествующие дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи) на ценные бумаги:

Показатели	По состоянию на:	
	01.01.2006	01.10.2006
Прибыль, млн. руб.	27233,6	51855,4
Рентабельность, %:		
-отношение прибыли к собственному капиталу	2,6	4,0
-отношение прибыли к средним активам	1,0	1,3

6. Объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Объем эмиссии облигаций составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 3 000 (Три тысячи) дисконтных облигаций.

Серия ОБЗ, номера 000001 — 003000.

Вид облигаций — дисконтные, документарные, на предъявителя. Облигации выпускаются в виде отпечатанных на бумаге бланков.

7. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации — 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей.

8. Начальный срок открытой продажи облигаций.

Дата начала выпуска облигаций «05» марта 2007 года.

9. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Продажа (первичное размещение) облигаций производится филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» после опубликования заверенной управлением по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску Краткой информации об открытой продаже облигаций седьмого выпуска ОАО «Белагпропромбанк» в течение 1 (Одного) года с 05 марта 2007 года по 04 марта 2008 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк». Первичное размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны внести наличным либо перечислить в ОАО «Белагпропромбанк» в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица — резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

10. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций — 2 (Два) года с 05 марта 2007 года по 04 марта 2009 года.

11. Срок и порядок погашения облигаций.

Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 05 марта 2009 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.

Досрочное погашение облигаций не производится.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12. Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.

Доходом по облигации является дисконт (разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения облигации), установленный из расчета 11 (Одиннадцати) процентов годовых со дня продажи облигации по 04 марта 2009 г. включительно.

Цена размещения (продажи) одной облигации устанавливается ежедневно. Расчет стоимости облигаций на каждый день осуществляется по формуле:

$C_n = N / (1 + P \cdot K1 / (365 \cdot 100) + P \cdot K2 / (366 \cdot 100))$, где:

N — номинал облигации;
P — доходность, устанавливаемая при выпуске облигации (11 %);
K1 (K2) — количество дней, оставшихся до погашения облигации в невисокосном (високосном) году.

Выплата дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» одновременно, при погашении облигаций при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

13. Условия отказа в продаже облигаций.

В продаже облигаций может быть отказано при непредставлении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, справки налогового органа о представлении декларации об источниках денежных средств, вносимых в счет оплаты приобретаемых облигаций и других необходимых документов. Операции с облигациями, подлежащие особому контролю в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, осуществляются при условии предъявления физическим лицом, совершающим операцию, документа, удостоверяющего личность.

14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете продажи облигаций.

При

белагпропромбанк
традиции будущего

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления
по ценным бумагам Главного
управления Министерства финансов
Республики Беларусь по г. Минску
В.Н. Омелянович

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагпропромбанк»
«16» января 2007 г., № 1

«30» января 2007 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций
открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» восьмого выпуска для физических лиц

1. Наименование эмитента:
открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (ОАО «Белагпропромбанк»)
адрес: г. Минск, ул. Мухоморова, 10
(ААТ «Белагпропромбанк»)

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.
Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11 февраля 1991 г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 г., регистрационный № 20. Устав Открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» утвержден общим собранием акционеров 11 февраля 1991 г. (протокол № 1).

Показатели	По состоянию на:	
	01.01.2006	01.10.2006
Прибыль, млн. руб.	27233,6	51855,4
Рентабельность, %:		
- отношение прибыли к собственному капиталу	2,6	4,0
- отношение прибыли к средним активам	1,0	1,3

6. Объем эмиссии, количество и вид облигаций.
Объем эмиссии облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США.
К открытой продаже предлагаются 2 000 (Две тысячи) дисконтных облигаций.
Серия ОДВ, номера 000001 — 002000.
Вид облигаций — дисконтные, документарные, на предъявителя. Облигации выпускаются в виде отпечатанных на бумаге бланков.
7. Номинальная стоимость облигаций.
Номинальная стоимость облигации — 500 (Пятьсот) долларов США.
8. Начальный срок открытой продажи облигаций.
Дата начала выпуска облигаций «05» марта 2007 года.
9. Место и время проведения открытой продажи облигаций.
Продажа (первичное размещение) облигаций производится филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» после опубликования заверенной управления по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску Краткой информации об открытой продаже облигаций восьмого выпуска ОАО «Белагпропромбанк» в течение 1 (Одного) года с 05 марта 2007 года по 04 марта 2008 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк». Первичное размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.
Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны внести наличными либо перечислить в ОАО «Белагпропромбанк» в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.
Владельцами облигаций могут быть только физические лица — резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

10. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций — 2 (Два) года с 05 марта 2007 года по 04 марта 2009 года.
11. Срок и порядок погашения облигаций.
Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 05 марта 2009 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению. **Досрочное погашение облигаций не производится.**
При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12. Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.
Доходом по облигации является дисконт (разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения облигации), установленный из расчета 8 (Восьми) процентов годовых со дня продажи облигации по 04 марта 2009 г. включительно.
Цена размещения (продажи) одной облигации устанавливается ежедневно. Расчет стоимости облигации на каждый день осуществляется по формуле:
 $C_n = N(1 + PK(1/365 * 100) + PK^2 / (366 * 100))$, где:
N — номинал облигации;
PK — доходность, устанавливаемая при выпуске облигации (8 %);
K1 (K2) — количество дней, оставшихся до погашения облигации в невисокосном (високосном) году.
Выплата дохода по облигации осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк» одновременно, при погашении облигаций при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.
Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

13. Условия отказа в продаже облигаций.
В продаже облигаций может быть отказано при непредставлении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, справки налогового органа о представлении декларации об источниках денежных средств, вносимых в счет оплаты приобретаемых облигаций и других необходимых документов. Операции с облигациями, подлежащие особому контролю в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, осуществляются при условии предъявления физическим лицом, совершающим операцию, документа, удостоверяющего личность.
14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете продажи облигаций.
При отказе от восьмого выпуска облигаций (запрете продажи) Банк публикует данную информацию в периодическом печатном издании, где была размещена Краткая информация об открытой продаже облигаций, в течение 7 дней со дня получения уведомления о приостановке или решения о запрете проведения открытой подписки на ценные бумаги. Банк возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.
15. Место и время ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагпропромбанк», в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов ОАО «Белагпропромбанк» и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:
г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 27-05-00, 27-05-54
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел. (8-0212) 36-96-69
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8-0232) 70-03-06, 70-02-92
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 52-64-76
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 22-13-83, 22-99-68
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-67, 209-77-69
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел. (8-017) 228-57-19, 228-59-04
г. Минск, пр-т Жукосвца, 3, тел. (8-017) 218-58-35, 218-58-37

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагпропромбанк» Г.А. Сисоев

Главный бухгалтер
ОАО «Белагпропромбанк» М.А. Шаповалова

КРИМАШ
штотыднёвы рэкламны выпуск

адрес рекламы
287-17-79
Реквизиты для оплаты:
р/р 3012210270016
у ААТ «Белінвестбанк»
г.Мінска, код 739
УНН 100155376

№ 8 (540)

ПРИВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

Прадаецца
■ Кватэра ў 2-кватэрным буды-
мым доме (Брэсцкі раён), сямей-
наму будаўніку без шkodных звы-
чак, ёсць пастаянная справа.
Тэл.: 8-025-901-69-81, 8-029-
801-69-81.
■ Гараж у г. Мінску па вул.
Трасцянецкай, маецца яма, склеп,
ахова, 7900 у.а.
Тэл.: (8-017) 295-96-84, 8-029-
654-11-62.
■ Дом у г.п. Гардэзье, 113 кв. м,
г/п, гараж, газ, вада, участак 30 со-
так.
Тэл. (8-01770) 35-363, пасля
15.00.
■ Халадзільнік МХМ268, мара-
зільнік ММ164, ванна чыгунная 170
см, эл. рухавік, сячкарня.
Тэл. (8-01795) 7-31-75.
■ Кацёл электрычны КПЭ-60
для прыгатавання ежы ці разагрэ-
ву парафіну на 60 л, вулі на 16
рамак, цана па дамоўленасці.
Тэл. (8-01710) 2-79-72.

Куплю
■ Мотакаляску інвалідную,
можна ў няспраўным стане.
Тэл. у Мінску 290-17-38.
■ Старыя фотаапараты, аб'ек-
тывы, прылады і з/ч да іх.
Тэл. 8-029-850-17-29.
■ Мотаблок МТЗ ці рухавік да
яго ў любым стане.
Тэл. (8-01718) 29-339, пасля
20.00.
■ Мотаблок МТЗ.
Тэл. 8-029-4000-852.
■ Трактар МТЗ.
Тэл. 8-029-655-07-16.
■ Шасі МА3-4370, MANL2000,
магчыма няспраўна, ці эвакуатар
на іх базе.
Тэл.: 8-029-776-25-09, (8-
01716) 5-71-89.
■ Дачу ці дом да 50 км ад Мінска.
Тэл. (8-017) 227-28-12.
■ Навясное абсталяванне і
ВОМ на трактар ЮМЗ.
Тэл. 8-029-836-55-00.

Куплю мотаблок МТЗ б/к.
Тэл. +375-295-19-72-87.

*Віншум любую матулю Вольгу Савель-
еўну ГАЛУЗА з днём нараджэння. Жадаем
моцнага здароўя, шчасця, радасці і дабра-
быту.*
*З любоваю дачушка, тата і бабулі, в. Ма-
цюкова.*
*Сардэчна віншум з 70-гадовым юбілеем
Надзею Мікалаеўну КАРНЯЛЮК з в. Зарэчча. Жа-
даем здароўя без лекаў, дабра і спакою, і доўгага
веку.*
Хросны сын Анатоль з сям'ёй.
*Тацяну Аляксандраўну ШАМАК віншум з 65-годдзем. Зы-
чым шчасця, здароўя і дабрабыту, чыстага неба празрыстай
вады і няйкай бяды.*

*Віншум з днём нараджэння Раісу Уладзіміраўну ДАЙНЕКА з
в. Стараволя. Жадаем моцнага здароўя, шчасця, дабра і доўга-
гадоў жыцця. Няхай табе сонца смеяцца, няхай табе усё удаецца.*
Сяброўкі!
*У дзень нараджэння, у гэтак свята жадаем Аляксандра Куп-
рыянаўна БАЛЫШ здароўя і шчасця багата.*
З любоваю муж, сын, дачка, г. Ашмянны.
*Віншум з залатым яваслетам любых бацькоў Івана Пракоф'
евіча і Аляксандру Аляксандраўну РУСАКОВІЧАУ, якія жывуць
у в. Белы Бор.*
*Аднаго мы толькі вам жадаем,
Каб вясёлай песняй быў ваш лёс,
Каб пражыць гадоў вам этак многа,
Колькі зорак на ручніку нябёс.*

Дзеці, унукі, праўнучка.
*Сардэчна віншум Тамару Карнеёўну ВАРАНІЦКУЮ з г. Брас-
лава з юбілеем.*
*Хай будзе шчасце і здароўе, віруюць хай крынічкі сілы,
І кожны дзень табой пражыты, хай будзе радасным і мілым.*
Родныя, в. Гальныя.

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!
30 марта 2007 года в 14.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Черметремонт», место проведения собрания — по месту нахождения Общества: 223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал.

Повестка дня:
1. Об итогах деятельности Общества за 2006 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2006 году. Оценка деятельности дирекции за 2006 год.
3. О результатах аудиторской проверки. Отчет ревизионной комиссии по результатам финансовой деятельности Общества за 2006 год.
4. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2006 год. Утверждение бизнес-плана на 2007 год.
5. Об утверждении фактических расходов чистой прибыли по направлению за 2006 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2007 год и I квартал 2008 года.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О разделении наблюдательного совета полномочиями принимать решения по вопросам, отнесенным в соответствии с уставом Общества к компетенции собрания.
10. Об установлении предельного норматива средств, направляемых на оплату труда, сверх включаемых в затраты по производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг и учитываемых при ценообразовании и налогообложении.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — 15.03.2007. Место и время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с 12.30 до 13.50 по месту его проведения.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять ваши интересы на собрании акционеров представителю. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность (для представителей).
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник — пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 21.03.2007 в приемной ОАО «Черметремонт», а в день проведения собрания — с 12.30 до 13.50 по месту его проведения.
Дирекция. Наблюдательный совет.

У вытворчасці суда г. Наваполацка Віцебскай вобласці знаходзіцца грамадзянская справа аб аб'яўленні памерлым **ЧАРГАЗІЯ Огара Ананічавіча**, 19 чэрвеня 1960 года нараджэння, урэдзана с. Біружа Суумскага раёна Абхазскай АССР, які пражываў у г. Наваполацку па вул. Бляхна, д. 45, кв. 72.
Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Чаргазія О.А., паведаміць іх суду г. Наваполацка на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.
Суд Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці ў сувязі з наступліцтвай заявай аб аб'яўленні памерлай **ПАШЫНСКАЯ Алены Сяргееўны**, 3 верасня 1965 года нараджэння, апошняе вядомае месца жыхарства якой: г.п. Рось, вул. 8 Сакавіка, 2/3, Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці, просіць усіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі аб ёй, паведаміць іх суду на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.
Суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак **РУДНЕВА Ігара Аляксандравіча**, 2 снежня 1964 года нараджэння, урэдзана г.п. Касцюкоўка Гомельскага раёна Гомельскай вобласці, жыхара г.п. Касцюкоўка, пр. Паўднёвы, дом 2-а, Гомельскага раёна і вобласці.
Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Руднева І.А., паведаміць іх суду Рэчыцкага раёна (г. Рэчыца, вул. К. Маркса, 30) на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.
Суд Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці звяртаецца з просьбай да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра **КУХАРЧУКА Аляксандра Васільевіча**, 1918 года нараджэння, урэдзана ў Украіне, які ў 1952 годзе выехаў з г.п. Рось Ваўкавыскага раёна ва Украіну і да гэтага часу яго месцазнаходжанне невядома, паведаміць іх суду на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

ОАО «Минский подшипниковый завод» извещает своих акционеров о проведении 29 марта 2007 года очередного общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году. Утверждение основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития Общества на 2007 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2006 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2006 год.
5. Об утверждении распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2006 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2007 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об аффилированных лицах Общества.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Жилуновича, 2, актовый зал ЛБК, начало собрания в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в отделе кадров ОАО «МПЗ», комн. 2 в период с 20 по 28 марта 2007 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв с 11.35 до 12.10), а в день собрания — по месту проведения собрания.
Регистрация участников — с 12.30 до 13.45 29 марта 2007 года по месту проведения собрания по предъявлении документа, удостоверяющего личность, для представителей акционеров — документа и доверенности, оформленной в соответствии с нормами законодательства Республики Беларусь.
Справки по тел.: 238-78-58, 238-70-66.

ОАО «Электроремонтный завод» извещает своих акционеров, что очередное собрание акционеров состоится 29 марта 2007 года.
Повестка дня:
1. Об итогах Общества в 2006 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год.
2. Отчет ревизионной комиссии и работе за отчетный период.
3. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса, направленной использования чистой прибыли за 2006 год, утверждение размера дивидендов за 2006 год, определение порядка их условий и оплаты.
4. О направлении использования чистой прибыли.
5. Утверждение проекта Устава открытого акционерного общества «Электроремонтный завод» в новой редакции.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Увеличение размера уставного фонда ОАО «Электроремонтный завод».
Акционер ОАО «Электроремонтный завод» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Для регистрации необходимо при себе иметь паспорт и доверенность.
Собрание проводится по адресу:
г. Минск, п/у Колядицы, ул. Бабушкина, 19.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50.
Начало собрания — в 15.00.

27 марта 2007 года в 14.00 состоится общее собрание акционеров ОАО «Белторгстрой» по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 31. Регистрация с 13.00. При себе иметь паспорт.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и основных направлениях развития на 2007 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2006 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2006 год.
6. Направление использования чистой прибыли на 2007 год.
7. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О передаче части полномочий собрания акционеров наблюдательному совету Общества.
10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Белторгстрой».

Уважаемые акционеры!

ОАО «Обувторг» сообщает о проведении 29 марта 2007 года общего собрания акционеров, которое состоится в актовом зале по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 28. Регистрация участников проводится с 13.00 до 13.45 по предъявлению документов.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2007 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2006 году.
3. О результатах проверки Общества ревизионной комиссией за 2006 год.
4. Об утверждении годового баланса, направлений использования чистой прибыли, отчета по прибылям и убыткам за 2006 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2006 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2007 год.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении Устава в новой редакции.
8. Об утверждении условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Данные об основных финансово-экономических показателях деятельности ОАО «Обувторг» за 2006 год

Показатели	ед. изм.	2006 год
1. Валовой товарооборот, включая оборот по договорам со скидкой и комиссии	млн. руб.	6322
2. Валовые доходы	млн. руб.	1204
3. Издержки	млн. руб.	1066
4. Прибыль за отчетный период	млн. руб.	92
5. Прибыль к распределению	млн. руб.	49
в том числе дивиденды	млн. руб.	2

Наблюдательный совет.

ЗАТРЫМАНА ПАРТЫЯ НАРКОТЫКАЎ

Ваенныя контрразведчыкі разам з ваеннаслужачымі аддзела мытнага кантролю Гродзенскага пагранатрада і работнікамі Гродзенскай рэгіянальнай мытні перакрылі канал дастаўкі нарктыкаў у распушліку з Польшчы.
Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў прэс-групе Упраўлення ваеннай контрразведкі КДБ Беларусі, на адным з міжнародных аўтамабільных пунктаў пропуску быў затрыман аўтамабіль «Аўды», які ўязджаў у Беларусь з Польшчы. У жыхара Гродна, які кіраваў аўто, пры аглядзе было знайдзена 78, 11 грама амфетаміну і 17, 18 грама метылендыаацетаміафетаміна, вядомага як «экстазі». Як падкрэсліваюць праваахоўнікі, у дадзеным выпадку размова ідзе пра буйную партыю нарктыкаў: адна доза амфетаміну важыць усяго 0,5 грама, а таблетка «экстазі» — 0,2–0,4 грама, і абодва нарктыкі з'яўляюцца моцнадзейнымі.
Ігар ГРЫШЫН.

«ОТИКО» ДУМАЕ ПРА ВАС

Адначасу ў без праблем некалькі сезонаў зручную, прыдатную для любога надвор'я пару туфель, карэспандэнт «Звязды» вырашыў як след падрыхтавацца да вясны. І ў пошуках такога ж надзейнага і лёгкага абутку трапіў спачатку ў фірменны магазін, які гандлюе ўладдаванай маркай, а затым пазнаёміўся з вытворчасцю. Са здзіўленнем даведаўся, што гэта адзінае ў краіне прадпрыемства, якое выпускае абутак на двухслойнай поліурэтанавай падэшве. Што яно спецыялізуецца на выпуску менавіта камфортнага абутку і на якасных яго паказчыках уваходзіць у тройку лепшых айчынных вытворцаў. Размова ідзе пра сумеснае беларуска-германскае прадпрыемства «ОТИКО».



1. Расказвае начальнік аддзела продажы і маркетынгу СП Сяргея Баброў:

— Створанае ў 1993 годзе сумеснае прадпрыемства з самага пачатку было задумана як вытворца сучаснага па дызайну і практычнага абутку. Пачыналі з мужчынскага і жаночага — спачатку ўсёго тры-чатыры хадавыя мадэлі, і толькі потым паступова нарошчвалі асартымент. Цяпер новыя фасоны з'яўляюцца а штотод, такое права. Абутак выпускаем для ўсіх сезонаў. Скажам, мужчынскі — для лета, для вясны, восені і для зімы. На натуральным і нейкую частку на штучным футры, на калодках і падэшвах розных фасонаў. Жаночы — таксама для зімы, для вясны, лета, з адкрытай ці закрытай пяткай. Зараз развіваем накіраван маладзёжнага, падлеткавага абутку, у тым ліку з элементамі спартыўнага дызайну. Чввёрты год займаемся вытворчасцю дзіцячага абутку, знайшлі сваё ўстойлівае асяроддзе, і выпуск дзіцячага асартыменту пастаянна нарошчваем.

Не забываем пра людзей старэйшага, у тым ліку пенсійнага ўзросту. Мы ў асноўным і арыентуемся на людзей з сярэднім узроўнем дастанку, яны заўсёды ў любым кутку Беларусі змогуць набыць сабе надарожнае, якаснае і зручнае абутку з маркай «ОТИКО». Гэтая катэгорыя спажываюць мае здаровы «кансерватызм» — калі ім падабаецца пэўная мадэль, яны ў пошуках той жа якасці і таго ж камфорту гатовы купляць яе і другі, і трэці раз. Чым, дарчы, тлумачыцца даўгавечнасць некаторых нашых мадэляў — да дзесяці гадоў. Мы ўжо і не супраць зьявіць за п'ятоку, тым больш што ёсць чым замяніць.



але людзям падабаецца, яны яе бяруць гэтак жа ахвотна, як і раней. Магчыма, прываблівае тое, што ўся наша прадукцыя вырабляецца з натуральнай сыравіны — натуральнага скуры як для верху, так і для падкладкі, натуральнага футра і ўсё астатняе. Я ўжо сказаў, што цана — прымаўная, і мы стараемся трымаць яе, наколькі гэта магчыма, на адным узроўні.

У нас ёсць свае спецыфіка: выпускаем строчанка-ліццывы абутак, з першага дня працуем выключна ліццывымі метадамі мацавання падэшвы (у адрозненне ад традыцыйнага клеявога метаду). У гэтым наша канкурэнтнае перавага. Метад дазваляе ствараць надзейны, сапраўды камфортны і зручны абутак для паўсдзённага выкарыстання. А ў 2001 годзе асвоілі двухслойную падэшву. І вось вынік стараннай калектыву: няма супінатара — таму абутак лёгкі і гнуткі. Форма калодак капіруе форму ступні — таму зручны. На танкетцы — таму ўстойлівы. А дваіны слой літоў падэшвы з прымяненнем тэрмаполіурэтану да павышаную энэаўстойлівасці. І верх у яго ні за што не адстане ад падэшвы. Чалавек правіў у нашым абутку восем гаўдін на рабоце, плюс дзве гаўдзіны ў дарозе, і нага не стамілася.

Праўда, метады патрабуе значных матэрыяльных затрат і працяглай падрыхтоўкі да ўкаўдвання новага фасону. Прыкладна шэсць месяцаў. А ўжо ў кожнага фасону — свой мадэльны рад (дзесяткі новых мадэляў адначасова): з розным малюнкам абутку, розным колерам скуры ці спілку, той ці іншай аддзелкай, з устаўкамі і іншымі дызайнэрскімі знаходкамі, са шнуркамі ці на ліпучкай і інш. Нашым мадэлярам дапамагае тварыць спецыяльны італьянскі камп'ютарызаваны комплекс для мадэлявання. Дарчы, прадпрыемства аснашчана сучаснай тэхнічнай імпартнай вытворчасці (нямецкіх, італьянскіх і іншых вядомых фірмаў).

Менавіта ліццывое мацаванне падэшвы і верху дазваляе дабівацца такой высокай надзейнасці абутку, што ён пасляхова вытрымае шматгадовае эксплуатацыю. Як і прадуладжана ДАСТАМ, мы даём сваёй абутку гарантыю да трох месяцаў, але звычайна ён «ходзіць» не адзін і не два гарантыйныя тэрміны, а да 2-3 гадоў. Яго можна надзець і на «выхад», і на работу, і на стадыён, і ў лес — ён

цудоўна глядзіцца на назе і не падвядзе гаспадара.

Праводзім маркетынгавыя даследаванні рынку, які дапамагаюць арыентавацца ў спажывецкім попыце. І даволі ўпэўнена рэалізуем сваю прадукцыю не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, Прыбалтыцы. Прыкладна 40-45 працэнтаў прадзеім «дома», дзе маем уласны фірменны магазін у сталіцы, на вуліцы Ціміразава, 11, і фірменныя секцыі на 17 гандлёвых прадпрыемствах — ва ўсіх абласцях. І працэнтаў 50 — у суседняй Расіі, перш за ўсё ў Маскве. Пастараліся мець сваіх прадстаўнікоў па ўсёй Расіі: Санкт-Пецярбург, Ніжні Ноўгарад, Екацярынбург, Уладзівасток, Новасібірс. А ўжо з Расіі праз нашых дылераў яна трапляе таксама ў Казахстан і ва Украіну.

Каб айчыны вытворца абутку адчуваў сябе больш упэўнена і працаваў больш эфектыўна, нам патрэбна падтрымка з боку дзяржавы. Размова ідзе нават не пра нейкіх прэфэрэнцыяў, а пра стварэнне роўных умоў для ўсіх таваравытворцаў, у тым ліку для імпарцёраў абутку. Каб імпарцёры працавалі абсалютна афіцыйна, па тых жа «правілах гульні», што і мы.

2. Гаворыць Ларыса ГАРБУЗАВА, галоўны мадэльер-канструктар прадпрыемства:

— Параўнальна нядаўна на кан'юнктурнай нарадзе абутковых прадпрыемстваў Беларусі з дапамогай прафесійных манекеншчыкаў мы прадставілі сваю калекцыю — абутак, які зараз на пачатку, і перспектывна мадэль. Пачулі неаблагу ацэнку ад калег, нават занялі першае месца і атрымалі спецыяльны прыз.

Асартыментны пералік у нас вялікі, уключае ў сябе некалькі соцень мадэляў, ёсць што прапанаваць гандлю і з чым прыехаць на ярмарку. Да кожнай такой ярмаркі распрацоўваем новую калекцыю, у якую ўключаецца, як правіла, больш за сто новых мадэляў. Галасуюць, што называецца, пакупнікі, яны выбіраюць мадэль, якая

мае патрэбу ў запуску ў масавую вытворчасць.

На любы абутак уплывае мода, на наш таксама. Мы кожны раз уважліва адбіраем каларыстую гаму матэрыялаў, якія прымяняюцца для верху, футры, прадумваем канструктывныя рашэнні. Выкарыстоўваем скуры эластычныя, з натуральным пакрыццём, рознакаляровы спілак, для аддзелкі — лакавыя скуры. На паказе, пра які я ўспамінала, нашым дэманстрантам — маладым людзям — вельмі спадабалася авангардная калекцыя, непрывычная для ліццывага абутку, выкананая ў стылі «бізнэс-казуаль».

«Бізнэс-казуаль» — гэта спалучэнне ў сабе рысы класіфікацыйнага і спартыўнага стылю. Дупушчальныя яркія колеры, камбінацыі, і калі правільна падабаць па каларыраванай гаме галыштук ці кашулю, то такі абутак можа на насіць разам з дзелавым касцюмам. Так, дарчы, моладзь і робіць. І яе можна зразумець, бо ўвесь час нельга трымаць мужчыну «заціснутым» ў строгіх рамках дзелавога касцюма цёмных танаў.

Ларыса Мікалаеўна запрашае карэспандэнта «Звязды» падасці да стэндаў з гатовай прадукцыяй у асартыментным пакоі.

— Вось тыповыя прадстаўнікі накіраван «бізнэс-казуаль». Верх абутку выкананы са спілку розных колераў, і прысутнічае вельмі модная зараз аддзелка пад бронзу. Побач пара з чорнага спілку, аддзелка верху — цёмнае пад рэптылю. А гэта спілак з нанесеннем на яго прыясецьнікам малюнкам пад зебру. І спілак пад вельвет, абутак з яго карыстаецца вялікім попытам сёлета. Стаіць абутак пад джынсы — сваім колерам тканіна «дзінні» імітуе джынсавую; і для свята — яркі, вясёлы. А вось тут пара больш строгага стылю: верх з чыстай гладкай скуры, які зараз модна. Побач нараві, як мы жартуем, для «лянівых» мужчын — замест шнуркова ліпучка, ці правільна скажам — «велюкро».

У дзіцячых калекцыях звярніце ўвагу на гэтыя ўцелення чаравічкі. Іх зручна насіць пры пераходзе ад халодных зімовых дзён да больш цёлых вясновых. Так што хутка спатрабяцца. Падкладка з натуральнай тканіны не даць дзіцяці ношчы замерзнуць раніцай, па дарозе ў школу. А вось мадэль, якая спадабаецца дзіцячымкам: белая скура і аранжавы спілак... Наогул, выбар вялікі.

3. Слова — галоўнаму тэхнолагу Аляксандры ШРУБОК:

— Работа над якасцю гатовай прадукцыі пачынаецца... з выбару пастаўшчыкоў сыравіны

і камплектуючых для яе вырабу. У нас — надзейныя пастаўшчыкі, з якімі мы працуем не адзін год. Забеспечыць належную якасць дазваляе тое, што скураны тавар пратэставаў на 70 ідэе з Бразіліі. Калодкі для абутку пастаўляе знакамітая фірма Fagus, заднікі — з Італіі і Славеіні і гэтак далей.

Тым не менш наладжаны жорсткі, не пабоюся гэтага слова, ухвадны кантроль за якасцю матэрыялаў. Саватальнікі, калі рыхтуюць зменнае заданне, адбіраюць скуры па групам і аддаведнасці з патрабаваннямі ДАСТА. Ланцужок кантролю працягваецца ў закрытым цэу. Усе гатовыя дэталі пасля раскрою правяраюцца кантралёрамі АТК, і толькі потым перадаюцца ў швейную вытворчасць. Пачынаецца зборка, у ходзе якой ажыццяўляецца аб'яэзковы міжоперацыйны кантроль. Існуе цвёрдыя правіла для рабочага: перад выкананнем сваёй аперацыі правер якасць. Сустрэўшы вывадкі, калі менавіта самі рабочыя вяртаюць адзін аднаму нарыхтоўку ці паўфабрыкат на дапрацоўку. Так што самы надзейны кантроль — рабочы, і гэта асабліва эфектыўна пры масавай вытворчасці. Плюс пастаянны штодзёны кантроль з боку майстроў, у тым ліку і на этапе ліцця абутку. Гатовая пара цалкам правяраецца кантралёрамі АТК з павярджэннем пячаткай.



Высокай якасці спрыяе тэхнічнае пераўбраенне. Былі ў нашых цэхах і на свае вочы бачылі новае высокапрадукцыйнае абсталяванне, тэа ж робататэхнічныя комплексы для ліцця. Іх у нас некалькі, апошняю мадыфікацыю аслугоўвае толькі адзін апарат-праграміст. І новая машына для фармавання канта, і машына для фармавання насоннай часткі нарыхтоўкі, машыны для фармавання пячаткі часткі...

Уся наша прадукцыя сертыфікаваная і цалкам адпавядае сусветным стандартам. Тым не менш ушчыльную прыступілі да распрацоўкі ўласнай сістэмы менеджменту якасці на базе міжнароднага стандарту ISO 9001. Прынялі на работу высокакваліфікаванага спецыяліста-абутніка, зараз праходзіць мэтавую падрыхтоўку ў сістэме Дзяржстандарту.

Запрашаем да супрацоўніцтва:
220004, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Ціміразава, 9.
Тэл: (017) 203-69-60, 203-79-45, 203-53-40.
Факс (017) 226 72-36.
E-mail: otiko@solo.by



Я працую на «ОТИКО» з самага пачатку і лічу, што удалося сфарміраваць згуртаваны калектыв — а гэта больш за 600 чалавек, які рабюем сваю задчу. Мы вельмі клопачымся аб прафесійнай падрыхтоўцы кадраў. Распрацавана і ажыццяўляецца мэтавая праграма «Кадры», у яе рамках цэсна працуем з каледжам лёгкай прамысловасці, каледжам тэхналогіі і дызайна лёгкай прамысловасці ў Мінску і ўніверсітэтам лёгкай прамысловасці ў Віцебску. У нас пастаянна праходзіць стажыроўку і практыку групы студэнтаў і навуэнцаў. Прыгледзімся да іх, а яны да нас, і найбольш здольныя і ўмельныя застаюцца на прадпрыемстве.

У нас нармальныя ўмовы для працы, мы атрымліваем асалоду ад сваёй работы. Спэдыёмся, што такую ж асалоду атрымліваюць і спажываюць — ад нашага абутку з маркай «ОТИКО».

Публікацыя падрыхтавалі Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ, Вераніка АРЛОУСКАЯ і Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота):

- На здымках:**
1. Супрацоўніцы фірменнага магазіна Алена ІГНАЦЕНКА падабаецца абутак, які яна прадае.
 2. На ўчастку зборкі аб'ёмнай нарыхтоўкі. Майстар Волга БАРАНАВА (у цэнтры), фармавальшчыца Волга ГРЫНЕВІЧ і Алена ЗЯНЕВІЧ.
 3. За работай — зборшчыкі абутку Уладзімір ЗЯНЬКО.
 4. У пошуках прыгажосці. Мадэльер абутку Волга КАСМОВСКАЯ.

На астатніх здымках — узоры прадукцыі з маркай «ОТИКО».



ОАО «Брестский комбинат строительных материалов»

сообщает, что 30 марта 2007 года состоится очередное собрание акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и задачах на 2007 год.
2. Отчет наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета и баланса за 2006 год.
5. О выплате дивидендов за 2006 год и направлениях использования чистой прибыли в 2007 году.
6. Выборы членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и условия их материального вознаграждения.
7. О наделении наблюдательного совета полномочиями, отнесенными к компетенции собрания.
8. Об увеличении Уставного фонда Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава в новой редакции.
10. Согласование списка и порядка ведения списка акционеров Общества.
11. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Собрание будет проводиться по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360, актовый зал.

Начало собрания в 16.30.
Регистрация с 12.00 до 16.20.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

ОАО «Минский завод отопительного оборудования»

извещает акционеров о проведении очередного собрания акционеров 28 марта 2007 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 29, зал заседаний.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году и основных направлениях деятельности Общества на 2007 год.
2. Утверждение основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития Общества на 2007 год.
3. Отчет наблюдательного совета о продолженной работе в 2006 году.
4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2006 год.
6. Об утверждении распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и выплаты дивидендов за 2006 год.
7. О наделении наблюдательного совета полномочиями, отнесенными к компетенции собрания и исполнительных органов.
8. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2007 год.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору.
10. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизора Общества.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об акционерных обществах Общества.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанному адресу (профком) с 19 по 28 марта 2007 г. с 10 до 16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен иметь доверенность (руководитель юридического лица, являющегося акционером, — документы, подтверждающие его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 10 марта 2007 г. Наблюдательный совет ОАО «МЗОО».

Производственно-снабженческое республиканское унитарное предприятие «Белреххим»

2 марта 2007 года проводит аукцион по продаже автопогрузчика, тип 40912-01, грузоподъемностью 1000 кг, б/у.

По вопросам проведения аукциона обращаться: г. Минск, ул. Калиновского, 6, комн. 11; телефоны: 281-45-59, 283-04-45.



27 лютага

285 год — нарадзіўся Канстанцін I Вялікі, рымскі імператар з 306 года. Менавіта ён першы падтрымаў хрысціянскую царкву (не забываючы, аднак, і пра паняццё культуры). Заснаваў новую сталіцу — Канстанцінопаль.

1891 год — з'явіўся на свет амерыканскі піянер радыё і тэлебачання Давід Сарноф (нарадзіўся ў Мінску). У красавіку 1912 года менавіта ён першым прыняў сігнал SOS з «Тытаніка», які тануў.

З любові сітуацый ёсць прынамсі тры выхады. Ты можаш прыняць раізіне ішоцы і зрабіць, можаш прыняць раізіне нічога не рабіць; а можаш прыняць раізіне не прымаць ніякага раізіня.

Сцівен Кінг (нар. 1947), амерыканскі пісьменнік.

Кіназала «Адступнікі» не аступіліся

Учора ў Лос-Анджэлесе ў 79-ы раз прайшла цырымонія ўзнагароджання кінапрэміі «Оскар-2007». Як заўважылі, не абшлось без нечаканасцяў.

Напрыклад, без пяці хвілін пенсіянер Марцін Скарсезе нарэшце атрымаў сваю першую статуэтку як лепшы рэжысёр — за трылер «Адступнікі» (на фота). Дарчы, «Адступнікі» практычна выканалі папярэдні «медальны план» — з пяці намінацый, у якіх удзельнічаў фільм, у чатырох ён быў узнагароджаны (лепшы рэжысёр, лепшы фільм, лепшы адаптаваны сцэнарый і лепшы мантаж). Вось яна — справядлівасць. Шэсць разоў без пераборшанна вялікі рэжысёр прэтэндаваў на «Оскара» менавіта як рэжысёр, а ўзяў яго... за рымейк (гангонгскай карціны «Дваіная ракіроўка» 2002 года). З другога боку, калі Скарсезе атрымаў за гэту карціну «Залаты глобус» як лепшы рэжысёр, праігнараваў яго і на гэты раз было б зусім сямствам. І ўсё ж — у параўнанні з «Бандамі Нью-Йорка», «Авіатарам», «Казіно», «Апошнім спакушэннем Хрыста» — не тое, Базілю, не тое...

Акцёрам года, а дакладней, «Лепшым выканаўцам галоўнай мужчынскай ролі» кінаакадэміі прызналі Форэста Уткэра за ролю афрыканскага дыктатара ў карціне «Апошні кароль Шатландыі». У аналагічнай «жаночай» намінацыі перамагла 61-гадовая актрыса Хелен Мірэн, якая сыграла ў фільме «Каралева» англійскую каралеву Елізавету II.

Лепшым анімацыйным фільмам стала тыпова амерыканская поўнаметражка «Рабі ногі». Працяг «Піратаў Карыбскага мора» — «Куфарак мерцвяка» — адзначылі за лепшы спецафекты, а карціну «Вавілон» і кампазітара Густава Сантаопалья — за лепшую музыку. Лепша замежная кінастужка, па версіі амерыканскай акадэміі — нямецкая «Жыццё астатніх». Асобную ўзнагароду — ганаровага «Оскара» — журы прысудзіла кампазітару Энію Марыконе. З яўных фаварытаў прэміі «праляцела» міма гэтых самых прэстыжных намінацый карціна «Дзяўчаты мары» (узьяла 2 «Оскары» з 8 запланаваных).

А вось міма «Залатой маліны», якая традыцыйна ўрачаецца напярэдні «Оскара» за правалу ў кінематографіе, іншы рэжысёр і акцёры рады бы праліцаць, ды не атрымліваецца. Скалтурый — не спадзявайся, што гэтыя не з'яўжацца. Скажам, «Асноўны інстыкт-2» атрымаў цэлы букет аздаў 4 «Залатых малін». Шэран Стон была названа горшай актрысай года, а фільм — горшай карцінай, горшым сіжэтам і горшай сцэнарнай работай. Нездарма рэжысёр Пол Верховен адмовіўся ад усіх прыяжыяў «Асноўнага інстыкту» раз і назаўжды. А сама Шэран, наадварот, не губляе надзеі і мяржуе выступіць рэжысёрам «Асноўнага інстыкту-3». Што тут скажаш...

Горшымі акцёрамі і адначасова горшым дэўтам сталі браты Шон і Марлон Уэйнс, якія здымаліся ў карціне «Савалынікі» (пра злодзея, які выдаваў сябе за немаўля). Горшым рэжысёрам быў названы Найт Ш'ямалан за фільм «Дзяўчына з вады». У намінацыі, якая была заснавана толькі сёлета — «Горшай падстава для сямейнага прагледу» — лідзіраваў, у адмоўным сэнсе, фільм «Дурдом на колах» з вядомымі камікам Робінам Уільямсам. Правільна — няма чаго дзеям усякую лухту падоўваць. А та наглядзіцца, вырастаць і здымуць. «Вельмі страшнае кіно-365». Цфу, цфу...

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Шчыра вінуем з прыгожым юбілеем ЮРГЕЛЯ Мікалая Ігнавіча з г. Глыбокае. Полстотні лет — хоршый срук! И нет нужды печальиться, Пускай еще полста придет, Не надо только стариться! Сястра, пламеннікі.

Сёння

Сонца			Месяц		
Усход	Заход	Даўжыня дня	Першая квадра 24 лютага. Месяц у сузор'і Рака.		
Мінск — 7.04	17.42	10.38	Імяніны		
Віцебск — 6.55	17.30	10.35	Пр. Абрама, Аўксенція, Ісака, Кірылы, Міхаіла, Фёдара.		
Магілёў — 6.54	17.32	10.38	К. Анастасіі, Лівіі, Васіля.		
Гродна — 7.19	17.57	10.38	Віктара, Габрыеля, Леанарда, Юльяна		
Брэст — 7.17	18.00	10.43			

Надвор'е на заўтра



...у суседзях

ВАРШАВА	+5 ... +7 °C	Без ападаў	МАСКВА	-9 ... -7 °C
ВІЛЬНЮС	-1 ... +1 °C		РЫГА	-1 ... +1 °C
КІЕЎ	-3 ... -1 °C		С-ПЕЦЬЯРБУРГ	-3 ... -1 °C

Усміхнёмся!

Закончыліся спарбніцтвы лыжнікаў. На дыстанцыі 10 кіламетраў першым да фінішу прыйшоў спартсмен пад нумарам 13. Другім да фінішу прыйшоў мядзведзь... Пошукі астатніх лыжнікаў працягваюцца.

Муж — жонцы:
— Учора ў нашай кампаніі быў конкурс — хто больш за ўсіх піва вып'е.
— Зразумела! І хто ж заняў другое месца?

Кажуць, што ў футбалістаў усё наадварот, і калі яны прыходзяць дадому і ўключаюць тэлевізар, глядзяць па ім, як сядзяць мужыкі і лаюцца на іх з таго боку экрана.

Узлятае самалёт. У салон выходзіць сцюардэс.
— Паважаныя пасажыры! Вас вітае наша авіякампанія. Наш самалёт пільтуе пілота першага класа, заслужанага майстра парашутнага спорту...

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.